

КАМЕНТАРЫІ

№ 1

Ян Цімафеевіч Лянчыцкі (Jan Łęczycki, Ian Tymophiewicz Łączycki), у 1727 г. гадавы бурмістр. Сын лаўніка Цімафея Гапонавіча Лянчыцкага, які знаходзіўся на гэтай пасадзе яшчэ ў 1682 г. [ПМ-2, спр. 4, арк. 17], брат бурмістраў Абрама і Мікалая Лянчыцкіх [ПМ-1, спр. 4, арк. 79], бацька месцкага пісара Сімяона Лянчыцкага [ПМ-1, спр. 13, арк. 39], быў жанаты з дачкой бурмістра Базыля Свянціцкага Ганнай [ПМ-1, спр. 13, арк. 98 адв.]. Першая згадка як пра лаўніка адносіцца да 8 студзеня 1704 г. Выконваў абавязкі лаўніка ў 1704 — 1706 гг. [ПМ-1, спр. 2, арк. 1, 62; спр. 3, арк. 3 адв.; спр. 4, арк. 1, 49 адв.]. У 1709 — 1726 гг. згадваецца як райца [ПМ-1, спр. 5, арк. 25; спр. 12, арк. 47; спр. 13, арк. 2], аднак вызначыць, калі ён быў гадавым райцам, у захаваных крыніцах не ўяўляеца магчымым. У канцы 1726 г. абранны кандыдатам на пасаду бурмістра. 16 лістапада 1726 г. атрымаў пацвярджальны ліст на бурмістроўства ад полацкага ваяводы і войта Станіслава Дэнгафа, а 1 студзеня 1727 г. выкананаў прысягу і заняў месца гадавога бурмістра „рымскага боку” [ПМ-1, спр. 13, арк. 2 — 2 адв.]. Часта выступае як віцэ-лантвойт: у 1716 — 1724 гг. з’яўляўся намеснікам лантвойта Аляксандра Рыпінскага [ПМ-1, спр. 6, арк. 9 адв.; спр. 11, арк. 19; спр. 12, арк. 47], а ў 1729 — 1731 гг. — Мікалая Шпінка [ПМ-1, спр. 15, арк. 86 адв.; спр. 16, арк. 69]. Дата смерці не ўстаноўлена. У 1737 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 21, арк. 200].

Аляксандр Michałowicz Sciebut (Alexandr Michałowicz Sciebut), у 1727 г. гадавы бурмістр. У 1717 — 1726 гг. згадваецца як лаўнік, пры гэтым у 1717 г. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 7, арк. 25 адв.; спр. 13, арк. 3]. У канцы 1726 г. абранны кандыдатам на пасаду бурмістра. 16 лістапада 1726 г. атрымаў пацвярджальны ліст на бурмістроўства ад полацкага ваяводы і войта Станіслава Дэнгафа, а 1 студзеня 1727 г. выкананаў прысягу і заняў месца гадавога бурмістра „грэчаскай рэлігii” [ПМ-1, спр. 13, арк. 2 адв. — 3 адв.]. У 1728 — 1729 гг. згадваецца як негадавы бурмістр [ПМ-1, спр. 14, арк. 1; спр. 15, арк. 173 адв.]. Цесць месцкага пісара Сімяона Лянчыцкага [ПМ-1, спр. 15, арк. 165]. Праваслаўны. Зацверджаны бурмістрам „з прычыны недахопу ўніятаў” [ПМ-1, спр. 13, арк. 3].

Габрыэль Курбатовіч (Gabryel Kurbatowicz), у 1727 г. гадавы райца. Сын бурмістра Страфана Спрыдавіча Курбатовіча [ПМ-1, спр. 5, арк. 73]. У 1709 і 1714 гг. з'яўляўся лаўнікам і выконваў абавязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 5, арк. 101 адв., 110 адв.; спр. 7, арк. 28]. У дакументах 1716—1742 гг. згадваецца як полацкі райца [ПМ-1, спр. 6, арк. 16; спр. 27, арк. 25]. У 1724 г., верагодна, з'яўляўся гадавым райцам [ПМ-1, спр. 12, арк. 47 — 47 адв.]. 1 студзеня 1727 г. па патрабаванні магістрата і мяшчанаў паўторна выкананаў прысягу на радзецтва і заняў месца гадавога райцы „рымскай рэлігіі” 1727 г. [ПМ-1, спр. 13, арк. 4]. У канцы 1728 г. з прычыны няпоўнага складу чарговай сесіі магістрата абраны гадавым райцам „рымскага боку” 1729 г., прыступіў да выканання абавязкаў 3 студзеня 1729 г. [ПМ-1, спр. 15, арк. 5]. 11 студзеня 1732 г., пасля адхілення шэрагу кандыдатаў „паспольства” на пасаду райцы, часова прызначаны магістратам гадавым райцам „грэчаскага боку” (!) 1732 г. [ПМ-1, спр. 17, арк. 3 адв.]. У пачатку 1734 г. выступаў як райца і адзін з суддзяў магдэбургскага каптуровага суда [ПМ-1, спр. 18, арк. 1, 7]. Гадавы райца ў 1741 г. і, па ўсёй верагоднасці, 1739 г. [ПМ-1, спр. 24, арк. 25, 109; спр. 26, арк. 95, 101]. У адзінковых выпадках выступаў: у 1727 г. як намеснік лантвойта Адрыяна Арэхавінскага [ПМ-1, спр. 13, арк. 10] і ў 1729 г. як выкананаўца абавязкаў месцкага пісара [ПМ-1, спр. 15, арк. 136 адв.]. Верагодна, католік. У 1752 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 31, арк. 37 адв.].

Аляксандр Вароніч (Alexander Woronicz), у 1727 г. гадавы райца. У 1704—1706 гг. згадваецца як „мужгінны” [ПМ-1, спр. 2, арк. 3; спр. 4, арк. 1]. У 1709 г. — лаўнік, выконваў абавязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 5, арк. 44, 110 адв.]. У 1721—1745 гг. выступаў як полацкі райца [ПМ-1, спр. 10, арк. 27 адв.; спр. 29, арк. 153 адв., 191]. 1 студзеня 1727 г. па патрабаванні магістрата і мяшчанаў паўторна выкананаў прысягу на радзецтва і заняў месца гадавога райцы „грэчаскага боку” на 1727 г. [ПМ-1, спр. 13, арк. 4]. 30 студзеня 1728 г., пасля адмовы Міхала Алавяшкі ад бурмістроўства, абраны кандыдатам на пасаду бурмістра „грэчаскай рэлігіі” [ПМ-1, спр. 14, арк. 12 адв.], аднак полацкі ваявода і войт Станіслаў Дэнгаф зацвердзіў іншага кандыдата — Тэадора Камковіча. У 1739 г. выконваў абавязкі райцы і, верагодна, з'яўляўся гадавым райцам [ПМ-1, спр. 24, арк. 25, 109]. Праваслаўны. У 1736 г. выступаў як адзін з гадавых старастаў брацтва Прасвятой Дзевы, а ў 1742 г. — Крыжаноснага брацтва пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ-1, спр. 20, арк. 62 адв.; спр. 27, арк. 23].

Ісаак Стома (Izaak Stoma), у 1727 г. гадавы лаўнік. Згадваецца як полацкі лаўнік і выконвае абавязкі лаўніка ў 1717, 1720 і 1727 гг. [ПМ-1, спр. 7, арк. 33; спр. 9, арк. 6; спр. 13, арк. 1, 31]. 4 лютага 1737 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 21, арк. 4 адв.], памёр, верагодна, незадоўга да гэтай даты.

Стафан Абрамавіч Снітка (Stephan Abramowicz Snitka), у 1727 г. гадавы лаўнік. Сын былога полацкага райцы Абрама Міхайлавіча Сніткі, які ў 1727 г. з'яўляўся манахам полацкага праваслаўнага Богаяўленскага манастыра [ПМ-1, спр. 13, арк. 91 адв. — 92]. У 1724 — 1737 гг. згадваецца як лаўнік [ПМ-1, спр. 12, арк. 49; спр. 21, арк. 16 адв.]. Выконваў абавязкі лаўніка ў 1727, 1731, 1735 — 1737 гг. [ПМ-1, спр. 13, арк. 27 адв., 132; спр. 16, арк. 62 адв.; спр. 19, арк. 72; спр. 20, арк. 54; спр. 21, арк. 5]. У пачатку 1732 г. вылучаны кандыдатам на пасаду райцы, але не быў зацверджаны магістратам [ПМ-1, спр. 17, арк. 3]. У 1738 — 1741 гг. падпісваўся пад дакументамі як райца [ПМ-1, спр. 22, арк. 202 адв.; спр. 25, арк. 158 адв.; спр. 26, арк. 24 адв.]. У 1742 — 1747 гг. выступаў як райца і месцкі пісар [ПМ-1, спр. 27, арк. 98 адв., 106]. 1 сакавіка 1752 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 31, арк. 35 адв.]. Праваслаўны. У 1724 г. выступаў як пісар, а ў 1729 г. як адзін са старастаў брацтва Прасвятой Дзевы Марыі пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ-1, спр. 12, арк. 49; спр. 15, арк. 172 адв. — 173].

Сім'он Лянчыцкі (Symeon Łęczycki), у 1727 г. месцкі пісар. Сын бурмістра Яна Лянчыцкага [ПМ-1, спр. 13, арк. 39], зяць бурмістра Аляксандра Сцебута [ПМ-1, спр. 15, арк. 165]. Згадваецца як полацкі месцкі пісар у 1727 — 1740 гг. [ПМ-1, спр. 13, арк. 1; спр. 25, арк. 15 адв., 121]. У пачатку 1734 г. выступаў як адзін з суддзяў магдэбургскага каптуровага суда [ПМ-1, спр. 18, арк. 1, 7]. У 1745 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 29, арк. 50 адв.]. Памёр, хутчэй за ёсё, да 9 жніўня 1742 г., калі абавязкі месцкага пісара ўжо выконваў Страфан Снітка [ПМ-1, спр. 27, арк. 106].

Ян Аляшкевіч (Jan Oleszkiewicz, Floryan Ian Dmitrowicz Oleszkie-wicz), у 1727 г. негадавы райца. Згадваецца як полацкі райца ў дакументах 1724 — 1741 гг. [ПМ-1, спр. 12, арк. 18; спр. 26, арк. 150 адв.]. 10 снежня 1727 г. з прычыны няпоўнага складу чарговай сесіі магістрата абраны гадавым райцам на 1728 г. [ПМ-1, спр. 13, арк. 168 — 168 адв.], па патрабаванні магістрата і мяшчанаў паўторна выкананаў прысягу і заняў месца райцы 1 студзеня 1728 г. [ПМ-1, спр. 14, арк. 2 адв.]. Верагодна, прадстаўляў „рымскую” палову магістрата, бо другі гадавы райца 1728 г. Атаназі Людзкевіч быў праваслаўным. Захаваныя крыніцы дазваляюць меркаваць, што ў 1738 і 1741 гг. быў гадавым райцам [ПМ-1, спр. 23, арк. 356; спр. 26, арк. 150 адв.]. У 1753 г. згадваецца як нябожчык [ПМ-1, спр. 32, арк. 47 адв.].

№ 2

Адрыян Арэхавінскі (Adryan Orzechowinski (Orzechowienski)), у 1727 г. полацкі лантвойт. У захаваных актавых кнігах полацкага

магістрата згадваецца як лантвойт у 1726 — 1729 гг. [ПМ-1, спр. 15, арк. 1 адв.; спр. 16, арк. 86]. Апошняя згадка як пра лантвойта датуеца 3 студзеня 1729 г. Яго пераемнік на гэтай пасадзе Мікалай Францішак Шпінк упершыню выступае ў якасці лантвойта 14 сакавіка 1729 г. [ПМ-1, спр. 15, арк. 70].

Станіслаў Дэнгаф (Stanisław Denhoff), у 1727 г. ваявода і войт полацкі. Сын паморскага ваяводы Уладзіслава і Канстанцыі са Слушкаў. Народзіўся, верагодна, у 1673 г. Вучыўся ў калегіуме піяраў у Варшаве. На элекцыйным сойме 1697 г. галасаваў за выбар каралём Аўгуста II. У падзяку 1 кастрычніка 1697 г. атрымаў урад лоўчага ВКЛ. Захоўваў вернасць Аўгусту II пад час Паўночнай вайны. 28 жніўня 1702 г. у Сандаміры быў абранны маршалкам Малапольскай канфедэрацыі. 20 мая 1704 г. абранны маршалкам Генеральнай Сандамірскай канфедэрацыі. У чэрвені 1704 г. атрымаў урад кароннага мечніка. 31 ліпеня 1705 г. удзельнічаў у няўдалай бітве са шведамі пад Варшавай, а 29 кастрычніка 1706 г. — у бітве пад Калішам з прыхільнікамі Станіслава Ляшчынскага. Пасля адмовы Аўгуста II ад кароны заставаўся верным Веціну. У 1708 г. перад шведскімі войскамі схаваўся ў Дрэздэн. Пасля Палтаўскай бітвы (8 ліпеня 1709 г.) быў адным з першых, хто заклікаў Аўгуста II да вяртання ў Рэч Паспалітую. Быў галоўным кандыдатам на ўрад вялікага гетмана ВКЛ і карыстаўся падтрымкай Аўгуста II. Пётр I прымусіў Аўгуста II аддаць урад вялікага гетмана ВКЛ Людвіку Пацею. Дэнгаф 5 лістапада 1709 г. атрымаў урад польнага гетмана ВКЛ. Дэнгаф быў незадаволены Аўгустам II за такія саступкі Пяту I, і з гэтага часу пачалося ахалоджванне ў яго адносінах з каралём. У 1711 — 1712 гг. канфліктаваў з Людвікам Пацеем. З намовы Дэнгафа Скарбовы Трыбунал ВКЛ 1712 г. і сойм 1712 г. прыняў пастановы супраць вялікага гетмана ВКЛ. Пад час Тарнагродскай канфедэрацыі захоўваў нейтралітэт. Сойм 1717 г. распусціў Сандамірскую генеральную канфедэрацыю, і Дэнгаф страціў упływowую пасаду канфедэрацкага маршалка. На соймах 1719, 1719 — 1720, 1720, 1722 і 1724 гг. выступаў на чале антыкарапалеўскай апазіцыі з патрабаваннем вярнуць пад кіраўніцтва гетмана ў войскі іншаземнага ўзору. На сойме 1720 г. каралеўскі двор выкрыў супрацоўніцтва Дэнгафа з прускім рэзідэнтам Пасадоўскім у справе зрыву сойма. Аўгуст II у 1720 г. абяцаў Дэнгафу ўрад полацкага ваяводы з мэтай адцягнуць яго ад антыкарапалеўскай апазіцыі гетманаў. Згодна ўніверсалу на выбар полацкага ваяводы элекцыйны соймік меўся адбыцца ў 1721 г. На гэтым сойміку (25 жніўня 1721 г.) Дэнгаф быў абранны полацкім ваяводам. Полацкія паслы рэчыцкі столынік Траян Ласоўскі і полацкі лоўчы Юзаф Корсак прадставілі выбар полацкім ваяводам Станіслава Дэнгафа на сойме 1722 г. Адказ ім ад караля быў зроблены 17 кастрычніка 1722 г. На дзень раней 16 кастрычніка 1722 г. Аўгуст II на падставе заслуг польнага

гетмана ВКЛ і вольнай элекцыі Палацкага ваяводства надаў урад палацкага ваяводы Дэнгафу. Станіслаў Дэнгаф займаў урад палацкага ваяводы да сваёй смерці 2 жніўня 1728 г. [Kamieński A. Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltranszadzkim, 1706 —1709. Wrocław, 1969; Kosińska U. Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r. // Kwartalnik historyczny. 2004. Z. 1. S. 39 — 67; Kosińska U. Rosyjskie plany wywołania antykrólewskiej konfederacji i detronizacji Augusta II w 1719 r. // Kwartalnik historyczny. 1999. Z. 3. S. 53 — 75; Kosińska U. Sejm 1719 — 1720 a sprawia ratyfikacji traktatu wiedeńskiego. Warszawa, 2003, S. 238, 258; Leśniewski S. Poczet hetmanów polskich i litewskich. XVIII wiek. Warszawa, 1992. S. 53 — 65; Российский государственный архив древних актов, ф. 589, оп. 1, д. 581, л. 842; МВКЛ, спр. 159, арк. 433 — 433 адв.; МВКЛ, спр. 160, арк. 614 — 615, 832 — 833; МВКЛ, спр. 161, арк. 144; НГАБ, ф. 1734, вол. 1, спр. 16, арк. 8 — 8 адв.] (A.U. Мацука).

У кнізе П. Шчэрбіча „*Spekulum saxonum...*” (з раздзела „*Przysięga*”): „Na urząd obrany, albo sędzia tak ma przysięgać. Przysięgam Panu Bogu wszechmogacemu, y synowi iego iednorodzonemu, Panu naszemu Iezu Chrystusowi, y Duchowi Świętemu, y wielebney Matce Bożey, Pannie czystej Marię, przez cztery Ewangelie, ktore w ręku swych teraz trzymam, y przez cztery Ewangelisty, także przez święte Archangoły, Michała y Gabryela, iż chcę czyste sumnienie, y wierną posługę, zachować Panu swemu, naiasniej-szemu Panu, Panu S(więtemu). A to z strony mnie teraz zleconego rządzenia y urzędu w dobrach iego żadnej roboty y pracy iakokolwiek cieszkiew cieszkiew sie nie zbraniając, chcę sie też w tym mnie poruczonym urzędzie wszelakich złych nauk, y zdrady chronić y warować. Przysięgam też, iżem iest człowiek wiary prawdziwej powszechny krześciańskiey, ktorey nigdy żadnym sposobem przeciwieć sie nie będę y inszym nie dopuszczę iako nalepiey y nabarzey będę mógł. Iżem też tego urzędu nie dostał, za żadne dary ani obietnice, y chcę sie cnotliwie y przystoynie z podda(ny)mi Pana mego obchodzić, przestawiając na tych dochodziech, ktore mi są naznaczone. Praw też państwa tego bronić y przestrzegać chcę, a tego nie opuszczę dla miłości, miłościerdzia, zazdrości, nienawiści y pozytku. Przysięgam też, iż dobre według zasług ich zachować y poddanych od złych ludzi y szkod bronić chcę. Na sądziech też chcę być sprawiedliwym sędziem, występkie wszystkie karać, a sprawiedliwości sie we wszystkim trzymać, sprawiedliwe przy ich sprawiedliwości zostawiając, a złe y niesprawiedliwe według zasługi, y występkow karząc. To wszystko przysięgam chować y trzymać, a inaczej nie czynie. I ieslibym to złamał, niechay sie na mię sciagnie srogi sąd Pana naszego Iezu Chrysta, y niechay będę ucześnikiem Judaszowym, a niechay na mię przydzie trąd Iesego y boiaźń Caimowa, a miecz albo srogi sąd, na falszywe sądzie postanowiony, niech mie skarzę”. П. Шчэрбіч спецыяльна адзначыў, што „*burmistrz y rayce taką też przysięgę miastu czynić maią*” [Szczerbicz P. *Spekulum saxonum...* S. 336 — 337].

№ 3

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Przysięga”):
гл. камент. да дак. № 2.

№ 4

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum ...” (з раздзела „Rayca”):
„A tak, gdy sie iuż rayce na ratusz zeydą, a obieranie sie też według naznaczonej liczby wypełni, tedy oni, rayce nowo obrani, pierwsze mieysce zasieść maią, a starszy po nich, y przysięgać wszytcy iedną przysięgą, podniowszy dwa palca przeciwko słońcu, każdy z nich imię swe wymieniając, temi słowy: „Ja, A. B. C. D. E. F. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, krolowi iego miłości Panu naszemu, sędziemu y wszytkiemu gminowi pospolitemu, bogatemu i ubogie(m)u, że chcę być wiernym y pożytecznym obrońcą Rzeczypospolitey, radą y pomocą według nawiętszego y nalepszego przemożenia swego, nieodmiennie, ustawicznie sprawiedliwość mnożyć y twierdzić, a niesprawiedliwość tłumić, pozytkow Rzeczipospolitey przestrzegać, iako nailepiej będę mógł i umiał, tajemnić mieyskich, ani słowem, ani uczynkiem nie obiawać. Przysięgam też y ślubuię wszelakie posłuszeństwo przełożonym mieyskim zawsze zachowac, a tego nie opuszczac dla miłości, lutości, trudności, nienawiści, zazdrości, darow. Tak mi Pan Bog pomasz y wszytcy Święci”. П. Шчэрбіч спецыяльна адзначыў наступнае: „Iest też ieszcze insza cięzsza przysięga, ktora należy inszym większym urzędnikom (гл. камент. да дак. № 2.), ale to iest własna radziecka” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 345].

№ 6

Пётр Грыгоравіч (Piotr Hrehorowicz), у 1727 г. слуга месцкі прысяглы. Выконваў абавязкі месцкага слуги ў 1727 — 1732 гг. [ПМ- 1, спр. 13, арк. 11 адв.; спр. 17, арк. 24 адв.].

№ 8

Пётр Кісель (Piotr Kisel), у 1727 г. лантвойтаўскі слуга. Выканав прысягу і заняў пасаду слуги 20 студзеня 1727 г. [ПМ- 1, спр. 13, арк. 10].

У кнізе Б. Грацкага „Porządek sądów...” (пункт „Przysięga sług miejskich”): „Ja N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, iże panom rajcom miasta tego chcę być wierzen i posłuszen w służbie mojej, na którą jestem przyjęty; to wszystko pilnie sprawować i opatrować, co mi od ich M. rozkazano będzie. A jeśli my się jakich tajemnic miejskich dowiedział, tych żadnemu nie objawię. Ale co bym rozumiał przynależeć ku pozytkowi miejskiemu, k temu się zawždy staraniem moim, ile będą mógł, przykłonić chcę, a tego nie prze-

stanę czynić dla miłości, nienawiści, przyjaźni abo darów. Tak mi Panie Boże pomagaj” [Groicki B. Porządek sądów... S. 53].

№ 10

Атаназі Людзкевіч (Athanazy Ludzkiewicz), у 1727 г. негадавы райца. У 1717 г. выступаў як лаўнік і выконваў абавязкі лаўніка [ПМ- 1, спр. 7, арк. 26, 60 адв.]. У дакументах 1718 — 1735 гг. згадваецца як полацкі райца [ПМ- 1, спр. 8, арк. 31 адв., 60 адв.; спр. 19, арк. 65]. У 1724 г., верагодна, быў гадавым райцам [ПМ- 1, спр. 12, арк. 47 — 47 адв.]. У 1728 г. з’яўляўся гадавым райцам, 1 студзеня 1728 г. па патрабаванні магістрата і мяшчанаў паўторна выканаў прысягу і заняў сваё месца ў складзе магістрата [ПМ- 1, спр. 14, арк. 2 адв.]. Рамеснік [ПМ- 1, спр. 13, арк. 13 адв.]. Праваслаўны. У 1729 г. выступаў як адзін са старастай брацтва Прасвятой Дзевы Марыі пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 15, арк. 172 адв. — 173].

Тэадор Паўлавіч Камковіч (Theodor Pawłowicz Kamkowicz), у 1727 г. негадавы райца. Сын Паўла Камковіча [ПМ- 1, спр. 34, арк. 127 адв.], які 8 студзеня 1704 г. згадваецца як „муж гмінны” [ПМ- 1, спр. 2, арк. 3]. У 1716 — 1727 гг. згадваецца як полацкі райца [ПМ- 1, спр. 6, арк. 16; спр. 13, арк. 97 — 97 адв., 169]. 30 студзеня 1728 г., пасля адмовы Міхала Алавяшкі ад бурмістроўства, абраны кандыдатам на пасаду бурмістра “грэчаскай рэлігіі” [ПМ- 1, спр. 14, арк. 12 адв.]. У 1728 г. атрымаў патэнт на бурмістроўства ад полацкага ваяводы і войта Станіслава Дэнгафа, 3 студзеня 1729 г. выканаў прысягу і заняў месца бурмістра „грэчаскай рэлігіі” [ПМ- 1, спр. 15, арк. 1 адв.]. Гадавы бурмістр у 1729, 1732, 1735 гг. [ПМ- 1, спр. 15, арк. 2; спр. 17, арк. 1; спр. 19, арк. 1, 65], пры гэтым з 1 студзеня па 11 лютага 1732 г. з-за недахопу ўраднікаў магістрата выконваў свае абавязкі без бурмістра-калегі з „рымскага боку” [ПМ- 1, спр. 17, арк. 1, 11]. У 1736 г. згадваецца як бурмістр [ПМ- 1, спр. 20, арк. 5]. Канфесійная прыналежнасць (праваслаўны ці ўніят) не высветлена.

Стафан Лазоўскі (Stephan Łozowski), у 1727 г. негадавы лаўнік. У захаваных актавых кнігах полацкага магістрата згадваецца як лаўнік у 1718 — 1731 гг. [ПМ- 1, спр. 8, арк. 14; спр. 16, арк. 95]. Выконваў абавязкі лаўніка ў 1718, 1721, 1722, 1724 гг. [ПМ- 1, спр. 8, арк. 14, 44; спр. 10, арк. 5 адв.; спр. 11, арк. 83 адв.; спр. 12, арк. 17 адв., 64]. Канфесійная прыналежнасць не высветлена.

Ян Кузьміч Васілевіч (Jan Kuźmicz Wasilewicz), у 1727 г. негадавы бурмістр. У дакументах 1716 — 1732 гг. выступае як полацкі бурмістр

[ПМ-1, спр. 6, арк. 6; спр. 17, арк. 21, 45 адв.]. У 1716 г. кіраваў пасяджэннямі магістрата і, верагодна, з'яўляўся гадавым бурмістрам [ПМ-1, спр. 6, арк. 6, 9 адв.], аднак патэнт на бурмістроўства, падпісаны „сурагатарам” Полацкага ваяводства, атрымаў толькі ў 1717 г. [ПМ-1, спр. 13, арк. 168; спр. 14, арк. 1 — 1 адв.]. У 1722 г. выступаў як адзіны чынны бурмістр полацкага магістрата [ПМ-1, спр. 11, арк. 5, 7, 26]. 10 снежня 1727 г. з-за недахопу бурмістра „рымскага боку” чарговай сесіі магістрата абраны гадавым бурмістрам на 1728 г., пры ўмове зацвярджэння войтам [ПМ-1, спр. 13, арк. 168]. 15 снежня 1727 г. атрымаў пацвярджальны ліст на бурмістроўства ад полацкага ваяводы і войта Станіслава Дэнгафа, а 2 студзеня 1728 г. паўторна выкананаў прысягу і стаў гадавым бурмістрам [ПМ-1, спр. 14, арк. 1 адв.]. 1 студзеня 1729 г. ізноў заняў вакантнае месца гадавога бурмістра, бо ў канцы 1728 г. „паспольства” так і не абрала новага бурмістра „рымскага боку” [ПМ-1, спр. 15, арк. 1]. У 1731 г., як і ў 1722 г., не меў бурмістра-калегі і ўзначальваў магістрат аднаасобна [ПМ-1, спр. 16, арк. 5, 12, 39]. У 1728 г. спарадычна згадваецца як намеснік лантвойта Адрыяна Арэхавінскага [ПМ-1, спр. 14, арк. 31].

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздзел 7, з артыкула 18 „Где бы кто, кому давши на себе запис, а в том не уистившися, змер”): „А вед же естли бы тая особа змерлая о неучынене досьть запису своего, хотя бы был до которого вряду позван и, не стоявши у права перед роком за позвы припалыми, змер, тогда тые, на кого бы по нем маентность его лежачая або рухомая правом при рожоным спала, повинни будуть, естли о суму пенезей позычоную позовутъ, истиизну и з совитостю заплатити; естли о очищенье позвани будуть, тогда так же потомки его подле запису продка своего з маентности его, на них спалое, очышчати мають, а шкод, накладов, зарук, вин и иных обовязков, в том листе описанных, ничего за тое платити вжо не будуть повиньни” [Статут ВКЛ 1588. С. 241].

У кнізе Б. Граіцкага „Artykuły prawa...” (з раздзела „O długach a o dłużnikach”): „Dług jaki żona za męża uiści, a mąż umrze, a zostawi imienie po sobie, na którym by ona miała do żywotie, tedy taka żona została po mężu nie powinna długów mężowych płacić, chociażby się za nie uiściła, ale potomkowie będą winni płacić, póki onego umarłego imienia zstawa; a gdzieby jego imienia niedostało, tedy dopiero żona, za co się uiściła, powinna płacić z swego. Bo żony nie powinny płacić długów mężów swych” [Groicki B. Artykuły prawa... S. 24].

№ 17

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздзел 7, з артыкула 18 „Где бы кто, кому давши на себе запис, а в том не уистившися, змер”): „А тот, кто бы запис

на то собе даный мел, по смерти оного жону, дети або близских его, хто бы по смерти маєтность его мел подлуг запису того, яко о самую реч, в том листе описаную, также и обо всяких обовязки, доброволне в нем описаные, о невыполненье того всего до которого вряду позвал, тогды если бы тая особа, хто на которую колвек реч дал запис, еще за жывота своего был позван о неучинене досыть тому запису и с права бы то на нем вжо сказано, а он бы в том часе змер, того всего не заплативши, тогды вряд наш, который тое присудить, маєт и по смерти его подлуг суду своего и доброволного обовязку его стороне поводовой отправу на именю его учинити”; „... хто осегает добра, повинен носити и беремена” [Статут ВКЛ 1588. С. 241 — 242].

№ 18

Атаназі Касабуцкі (Athanaazy Kosobucki), былы полацкі лаўнік, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У 1716 — 1722 гг. выступаў як полацкі лаўнік. Выконваў абавязкі лаўніка ў 1716, 1717 і 1722 гг. [ПМ-1, спр. 6, арк. 16 адв., 49; спр. 7, арк. 60 адв.; спр. 11, арк. 9 адв., 30 адв.].

№ 21

Войцех Ежы Сафрановіч (Woyciech Jerzy Sofronowicz (Sopronowicz, Suffronowicz)), былы полацкі бурмістр. У актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. згадваецца ў актыкацыі дакумента ад 22 жніўня 1709 г. У 1672 — 1683 гг. выступаў як лаўнік, прычым у 1672 і 1682 гг. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ-2, спр. 2, арк. 29; спр. 4, арк. 17; спр. 5, арк. 273 адв.]. У 1684 г. гадавы райца, прысяту на радзецтва выкананаў у студзені 1684 г. [ПМ-2, спр. 5, арк. 127, 177, 273 адв.]. У 1704 г. з’яўляўся гадавым бурмістрам [ПМ-1, спр. 2, арк. 1, 3, 57]. У 1705 і 1706 гг. негадавы бурмістр, аднак па розных прычынах дастаткова часта замяшчаў гадавых бурмістраў і кіраваў пасяджэннямі магістрата [ПМ-1, спр. 3, арк. 39, 120; спр. 4, арк. 25, 79]. У 1709 г. згадваецца як бурмістр [ПМ-1, спр. 5, арк. 77 адв.]. Памёр да 1717 г. [ПМ-1, спр. 14, арк. 1 — 1 адв.].

№ 22

Лукаш Страфановіч (Łukasz Stephanowicz), у 1727 г. з’яўляўся негадавым лаўнікам, але актыўна працаваў па заданні магістрата. У дакументах 1718 — 1728 гг. выступае як лаўнік, пры гэтым у 1718, 1721, 1722, 1724, 1727 гг. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 8, арк. 14, 44; спр. 10, арк. 5 адв.; спр. 11, арк. 84; спр. 12, арк. 17 адв.; спр. 13, арк. 27 адв., 132], а ў 1728 г. названы гадавым лаўнікам [ПМ-1, спр. 14, арк. 65]. У канцы 1728 г. абраны гадавым райцам „грэчаскага боку” на 1729 г.,

выканаў прысягу і заняў месца райцы 10 студзеня 1729 г. [ПМ- 1, спр. 15, арк. 5 — 5 адв.]. Праваслаўны. У 1724 г. выступаў як адзін са старастай брацтва Прасвятой Дзевы Марыі пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 12, арк. 49].

У кнізе Б. Граіцкага „Artykuły prawa...” (з раздзела „O świadkach, o dowodziech i o odwodziech”): „Świadkowie nie mają inaczej świadczyć, jedno że pewnie wiedzą abo že byli przy tym, gdy się ta rzecz zstała, abo iż słyszeli od niego, co nań żałują, że powiadał abo zeznał, że tak było, jako ten żałuje; i gdyby przysięgali, tedy mają przysięgać, że wiedzą o tym, że to rzecz sprawiedliwa jest, o co przysięgają”; (з раздзела „O przysięgach”): „Gdy kto po umarłej ręce dłużu jakiego dochodzi, tedy ma samosiodm przysiąć” [Groicki B. Artykuły prawa... S. 28 — 29, 32]. У кнізе Б. Граіцкага „Porządek sądów...” (з пункта „Wiele ma być świadków”): „Wszakże w pewnych sprawach wedle prawa potrzeba jest więcej, jako w sprawach haniebnych, w sprawach po umarłej ręce, Spec. Sax. lib. 1 artic. 6, trzeba siedmi świadków” [Groicki B. Porządek sądów... S. 133].

№ 24

Станіслаў Цішкевіч (Stanisław Ciszkieiewicz), былы полацкі лаўнік, у актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. згадваецца як нябожчык. У дакументах 1684 — 1704 гг. выступае як лаўнік, пры гэтым у 1704 г. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ- 2, спр. 5, арк. 113; ПМ- 1, спр. 2, арк. 50 адв.].

№ 25

Сымон Знорка (Symon Znorka), у 1727 г. негадавы лаўнік. У дакументах 1709 — 1727 гг. выступае як полацкі лаўнік [ПМ- 1, спр. 5, арк. 37; спр. 13, арк. 33]. У 1716, 1720, 1722 гг. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ- 1, спр. 6, арк. 36 адв., 49; спр. 9, арк. 17 адв., спр. 11, арк. 30 адв.].

№ 26

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Rzemiesnik”): „Rzemieśnicy wszyczcy, by też y miasto wolne było, a pana nad sobą miało, albo nie miało, także y mieszczanie wszyczcy podlegli władzey y roskazowaniu burmistrza y radziec, choćby też y burmistrz y rayce pana albo króla nad sobą mieli. Bo iż pan albo król wszystkiego, co ku dobremu Rzeczypospolitej należy, sam doglądać nie może. Przeto na miejsce swe obiera y wysadza przełożone y urzędniki, którzy tego doglądają. A tych władzey podlegli mieszczanie,

ktorzy powinni na to przysięgać, aby im byli we wszystkim posłuszni” [Szczerbicza P. Spekulum saxonum... S. 380 — 381].

У кнізе Б. Граїцкага „Porządek sądów...” (з раздзела „O rzemiesłnich i o posłuszeństwie zwierzchności radzieckiej”): „Rzemieslnicy y wszyscy w pospolitości mieszczanie powinni posłuszni być zwierzchności radzieckiej, a nie wybijać się z ich posłuszeństwa, choćby też miasto było wolne i innego pana nad sobą wyższego mieli, aby swojej przysiędze dosyć czynili” [Groicki B. Porządek sądów... S. 51].

У кнізе Б. Граїцкага „Porządek sądów...” (пункт „Przysięga nowego mieszkańców, gdy przyjmuje miejskie prawo”): „Ja N. przysięgam Bogu wszechmogącemu, iż chcę być wierny i posłuszny radzie tego miasta na ten czas i na potym będący, we dnie i w nocy. Tajemnic pospolitych, a nawięcej, które są miastu pożyteczne, nikomu nie zjawiać. A kto by się przeciwił panom rajcom i pospolitemu dobremu, i sprawiedliwości, takiemu nie chcę pomagać, ale go poniżyc i tego nie taić, i to wszystko czynić i pełnić, co zależy ku pożytku i rozmnożeniu miasta. A jeśliby kto co niesprawiedliwego o radzie mówił, temu według możliwości mojej chcę się sprzeciwić; a gdziebym się nie mógł sprzeciwić i obronić, tedy oświadczwszy obiecuje to im powiedzieć. Tak mi Panie Boże pomagaj” [Groicki B. Porządek sądów... S. 52 — 53].

У кнізе Б. Граїцкага „Postępek sądów...” (артыкул 77): „Gdyby kto w ziemi w królestwie abo też w mieście a w społeczności jakiej ludzi przeciwko urzędowi a zwierzchności podburzenie jakie abo potajemne sedycyje czynił, a to by się nań pewnie ukazało, takowy według zasłużenia a wielkości występuka czasem na gardle, czasem też miotłami u pregierza skaran być ma i z ziemie abo z miasta wypowiedzion, gdyby takowe podburzenie czynił. Ale urząd przy karaniu takowych ludzi ma bacznie a mądrze postępować, żeby krzywda nikomu nie była uczyniona, a ludzie żeby się barziej z tego nie podburzali” [Groicki B. Artykuły prawa... S. 155 — 156].

№ 32

Грыгорый Пчолка (Hrehory Pczolka), у 1727 г. згадваецца як былы полацкі райца і мешчанін места Бешанковічы [ПМ-1, спр. 13, арк. 42 адв.]. У 1706 г. выступае як райца, што выконваў абавязкі месцкага пісара [ПМ-1, спр. 4, арк. 13]. У 1709 г., па ўсёй верагоднасці, з'яўляўся гадавым райцам [ПМ-1, спр. 5, арк. 19 адв.].

Казімір Bartłomieeivіch Пацэвіч (Kazimierz Bartłomieiewicz Pacewicz, Thomasz Kazimierz Pacewicz), у актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. згадваецца толькі па прозвішчы як полацкі райца ў мінульым.

У 1704 — 1705 гг. выступае як лаўнік, прычым у 1705 г. выконваў абавязкі лаўніка [ПМ- 1, спр. 2, арк. 80; спр. 3, арк. 92 адв.]. 27 студзеня 1706 г. выканаў прысягу на радзецтва і стаў гадавым райцам „рымскага боку” [ПМ- 1, спр. 4, арк. 13]. У 1709 г., па ўсёй верагоднасці, з’яўляўся гадавым райцам [ПМ- 1, спр. 5, арк. 19 адв.]. Яго жонкай была сваячка Сімяона Полацкага Алена Сітняновічаўна-Пятроўская [ПМ- 1, спр. 4, арк. 47].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Dowod”): „Nad to ieszcze, iż ieden blizszy do okazania niewinności swey, niżli by go miano pokonać, to sie dzieie dla tego, że iesli by miał świadki ieden przeciwko drugiemu wodzić, wzieło by to nakład wielki, a iesli by ieszcze świadki odrzuceno, zwlokła by sie sprawa, y gdzie by ieszcze świadki przeciwko świadkom wodzono, było by to y z żelžywością y z szkodą. Z tych tedy przyczyn skazuią obronę przez przysięgę” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 107].

№ 33

Згаданы ў дакуменце маёнтак Церасполь лакалізуецца ў паўночна-заходній частцы сучаснага Віцебска ў р-не вуліц 2-й, 3-й і 4-й Ціраспальскіх. На Генеральным плане Віцебскага павета канца XVIII ст. тут, на правым беразе р. Заходняя Дзвіна, паказана вёска Церасполле, а на ваенна-тапаграфічнай карце другой паловы XIX ст. („троквярстоўцы”) — фальварак „Траспаль”.

У XVII — XVIII стст. у Расіі назва „Цветник” часта выкарыстоўвалася для абазначэння розных зборнікаў пераважна рэлігійнага зместу. Адной з найбольш распаўсюджаных кніг пад гэтай назвай быў складзены ў пачатку XVII ст. „Цветник священоінока Дорофея” [Семячко С.А. К истории сборников XVII в. (Старчество, Цветник священоінока Дорофея, Крины сельные) // Труды Отдела древнерусской литературы. 2003. Т. 53. С. 238 — 243]. З вялікай долей верагоднасці можна дапусciць, што ў дакуменце размова ідзе менавіта пра гэтую кнігу.

№ 34

Маёнтак Прасмушки, што дастаткова часта згадваецца ў документах актавай кнігі полацкага магістрата 1727 г., непасрэдна прымыкаў з усходу да тэрыторыі Вялікага пасада Полацка [ПМ- 1, спр. 17, арк. 51—51 адв.]. На Генеральным плане Полацкага павета канца XVIII ст. ён паказаны на правым беразе р. Заходняя Дзвіна на нязначнай адлегласці на ўсход ад Полацка. Двор Астраўляны, як вынікае з тэксту документа, таксама знаходзіўся на беразе р. Заходняя Дзвіна. Па ўсёй верагоднасці, яго трэба звязваць з сучаснай вёскай Астраўляны Ушацкага р-на Віцебскай

вобл. (каля 30 км на паўночны ўсход ад Ушачаў). Найбольш аддаленым ад Полацка маёнткам Радзевічаў было Халамер'е, што знаходзілася на паўночна-ўсходняй ускраіне Полацкага ваяводства. Сучасная вёска Халамер'е Гарадоцкага р-на Віцебскай вобл. размешчана на адлегласці каля 35 км на паўночны захад ад Гарадка.

№ 35А

Документ № 35 (арк. 49 адв. — 51 адв.), пазначаны ў публікацыі пад нумарам 35А, выклікае пэўныя сумненні. Аналіз почырку, фармуляра, тэхнікі скарачэнняў, росчыркаў, літар, што ўжываюцца ў тэксле, указваюць на прыналежнасць пісьма іншай асобе, значна пазнейшы за 1728 г. час унісення дакумента ў книгу, а таксама свядомае імкненне пісца максімальна наблізіць фармуляр і стыль афармлення тэксту да іншых дакументаў книгі.

Документ запісаны почыркам II, чарнілам бронзавага адценні. Яго арыгінальны нумар парушае нумарацыю, уведзеную С. Лянчыцкім. Ён выступае пад № 35 і змешчаны паміж дакументамі № 35 і 36.

Дата дакумента № 35А парушае храналогію книгі. Документы № 35 і 36 упісаны пад адной датай — 2 красавіка 1727 г. Дата актыкацыі дакумента № 35А пададзена як 2 мая 1727 г., прычым „тая” напісана паверх закрэсленага „januarii”.

Тэкст дакумента змешчаны на незапісаных падчас стварэння книгі аркушах. Папярэдні дакумент — фрагмент застаўнага інвентара двароў Прасмушки і Астраўляны — абрываецца на словах „tenor seqvitur talis”. Пасля іх і мусіў быць змешчаны тэкст уласна інвентара, дзеля чаго С. Лянчыцкі пакінуў свабоднымі рэшту аркуша 49 адв. і два наступныя двухбаковыя аркушы. Устаўка чужароднай паперы не выяўлена. На кожным з аркушаў уверсе на ўласцівым месцы почыркам і чарнілам асноўнага тэксту напісана „Rok 1727”.

На пазнейшы час устаўкі дакумента ўказвае эканомія пісцом месца і паступовае павелічэнне колькасці радкоў (з 30 на арк. 50 да 48 на арк. 51 адв.) і шчыльнасці тэксту па меры набліжэння да наступнага дакумента.

Пра незнаемства чалавека, які ўпісаў дакумент № 35А у книгу, са складам магістрата 1727 г. і значны разрыў у часе паміж датамі стварэння книгі і запісу ў яе дакумента сведчыць тое, што пры імітацыі фармуляра актыкацыі былі дапушчаны памылкі ў прозвішчах лантвойта і аднаго з бурмістраў („Orzechowski” замест „Orzechowiński” і „Sciebuł” замест „Sciebut”).

Разам з тым, гэты чалавек, верагодна, меў навыкі пісарскай працы і быў знаёмы з канцылярскай лацінскай тэрміналогіяй. Так, выраз „stanowszy oczywisto” ён перадае як „comparens personaliter” (пры гэтым слова „comparens” у тэксле книгі больш не ўжываецца).

Документ № 35А мае выразныя асаблівасці афармлення скарачэння ў. Знакі цітла маюць форму, неўласцівую почырку асноўнага тэксту, а само ўжыванне знака не адпавядае правілам, якіх прытрымліваўся С. Лянчыцкі (напрыклад, цітла адсутнічае над лічбава-літарнымі скарачэннямі парадкавых лічебнікаў: „1^{mo}”, „2^{do}”). Часта ўжываецца вынас некалькіх (да трох) падкрэсленых літар у канцы скарачэння, што неўласціва рэшце кнігі. Напрыклад, у дакуменце № 35А — „s(więt)ey”, „s(więte)go”; у пісара асноўнага тэксту — „s(więt)ey”, „s(więte)go”. Асобныя слова скарачаюцца па-іншаму: у дакуменце № 35А — „zło-t(ych)”, „złott(ych) polsk(ich)”, у пісара асноўнага тэксту — „zł(otych)”, „zł(otych) poll(skich)”. Скарачаюцца некаторыя слова і выразы, што ў асноўным тэксле пішуцца цалкам: „dobrod(zieja)”, „p(owiec)ie”, „s(wię-tej) p(amięci)”, „1^{mo}”, „2^{do}”.

У дакуменце № 35A імітуюцца элементы сістэмы кустодаў і росчыркаў кнігі, але не вельмі дакладна. Так, на ўласцівым месцы выканваецца росчырк па ніжнім полі тыпу 4.2. Ён мае некалькі іншую форму і дадатак у выглядзе невялікага зізагападобнага росчырку зверху (арк. 49 адв. — 51). У канцы дакумента росчырк тыпу 4.2 адсутнічае. Тут змешчаны іншы росчырк невыразнай формы (арк. 51 адв.). Дастаткова дакладна выкананы радковы росчырк тыпу 1.1. у канцы апошняга радка дакумента (арк. 51 адв.). У канцы дакумента аўтарам змешчана міждакументная кустода „Roku”. Унутрыдакументная кустода прысутнічае толькі ў адным з 4 магчымых выпадкаў.

З пункту гледжання граматыкі тэкст дакумента значна адрозніваецца ад асноўнага тэксту кнігі. Пісар С. Лянчыцкі перадае гук „j” у рамках польскай сярэднявечнай традыцыі: літарай „i” перад галоснымі і літарай „y” перад зычнымі ці напрыканцы слова [Jodłowski S. Losy... S. 30]. У дакуменце № 35A ў першым выпадку гук „j” паслядоўна перадаецца літарай „j”, а ў другім, як і ў Лянчыцкага, — літарай „y”. Такая сістэма перадачы гуку „j” можа ўзыходзіць да граматычнага праекта канца XVI ст. аўтарства Яна Янушоўскага [Klemensiewicz Z. Historia języka... S. 366]. Акрамя таго, у дакуменце, у адрозненне ад асноўнага тэксту кнігі, не ўжываецца літара „ż” у спалучэннях „sz”, „rz”, „cz”.

У дакуменце згадваюцца сам аўтар тэстаменту, зямянін Мсціслаўскага ваяводства Павел з Траян Пятроў Пятроўскі і яго наступныя сваякі: першая жонка Ганна Жаброўская; сыны ад першага шлюбу — аршанская скарбнік і падстараста Міхал, мсціслаўскі падчашы Антоній, полацкі ротмістр Лявон; другая жонка Кацярына з Сурынаў; сын ад другога шлюбу Казімір; брат Ян; бацька Ежы, маці Элеанора з Шеметаў; а таксама дзед — навагародскі стольнік Станіслаў.

Крыніцы сведчаць, што род Пятроўскіх існаваў у сапраўднасці. Дзед Паўла Станіслава Грыгорый з Траян Пятроў Пятроўскі 30 снежня 1631 г. быў намінаваны на пасаду навагародскага стольніка [МВКЛ,

спр. 104, арк. 166 адв. — 167], а 30 сакавіка 1645 г. атрымаў пасаду мсціслаўскага старасты [МВКЛ, спр. 119, арк. 229 — 229 адв.]. У канцы XVII — пачатку XVIII стст. іншыя прадстаўнікі роду займалі пасады мечніка і канюшага Мсціслаўскага ваяводства. 13 лістапада 1754 г. Казімір Юзаф Пятроўскі (верагодна, сын Паўла ад другога шлюбу) згадваецца як мсціслаўскі ротмістр [Мяцельскі А.А. Мсціслаўскае... С. 583, 586, 596].

Згаданыя ў дакуменце маёнтак Пацкава, вёскі Башары і Кароўшчызна (верагодна, Куроўшчызна) знаходзіліся ў паўночна-захоўнай частцы Мсціслаўскага ваяводства. На карце „Населенныя пункты Мсціслаўскага ваяводства XVIII ст.” складзенай А.А. Мяцельскім, яны пазначаны адпаведна пад нумарамі 353, 38 і 264 [Мяцельскі А.А. Мсціслаўскае... С. 280 — 282].

Такім чынам, не выключана, што тэстамент з'яўляеца сапраўдным дакументам, але яго ўпісанне ў актавую кнігу полацкага магістрата магло быць не зусім законным.

№ 37

Стафан Аляксандравіч (Stephan Alexandrowicz), у актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. выступае як былы полацкі лаўнік і мешчанін места Бешанковічы. Сын бурмістра Аляксандра Казіміравіча [ПМ- 1, спр. 13, арк. 141]. У дакументах 1717 і 1731 гг. згадваецца як лаўнік [ПМ- 1, спр. 7, арк. 8; спр. 16, арк. 103]. У 1755 г. згадваецца як нябожчык [ПМ- 1, спр. 34, арк. 177 адв.].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Złodziey”): „Kto by, będąc u sądu oblicznie oskarzony, od sądu uciekł, ten jest przekonan w onej sprawie” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 523].

№ 39

Згаданы ў дакуменце двор Бабынічы, верагодна, трэба звязваць з сучаснай вёскай Бабынічы Полацкага р-на Віцебскай вобл., што размешчана на адлегласці каля 32 км на паўднёвы захад ад Полацка.

№ 44

Згаданы ў дакуменце населенныя пункты Горспля, Замошча і Сяляўшчына можна ўпэўнена атаясамліваць з аднайменнымі вёскамі Расонскага р-на Віцебскай вобл. Сучасныя вёскі Горспля і Сяляўшчына размешчаны адпаведна на адлегласці каля 10 і 9 км на поўдзень, а Замошча — 8 км на паўднёвы захад ад Расонаў. Месца находжанне вёскі Валуя не ўстаноўлена.

№ 46

Тэадор Янавіч Мушынски (Theodor Janowicz Muszynski), былы полацкі райца, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У 1682 г. зрабіў імклівую кар'еру: абраны лаўнікам і 13 сакавіка выкананаў прысягу на лаўніцтва, 11 красавіка абраны кандыдатам на вакантнае месца райцы, 13 красавіка выкананаў прысягу на радзецтва і стаў гадавым райцам „грэчаскай рэлігіі” [ПМ-2, спр. 4, арк. 1 адв., 38 адв., арк. 87 адв.]. У 1684 г. згадваецца як райца [ПМ-2, спр. 5, арк. 214 адв., арк. 236 — 236 адв.].

У раздзеле „O egzekucyje rzeczy osądzonej” кнігі Б. Грацкага „Porządek sądów...” падкрэслена, што вырокі суда павінны абвязкова прыводзіцца ў выкананне, і падрабязна разгледжана працэдура выканання судовых рашэнняў аб спагнанні з абвінавачанага на карысць абвінаваўцы рэчаў ці іх вартасці. Аднак пра тое, што абвінавачаны павінен заставацца ў будынку ратуши, пакуль не задаволіць прэтэнзіі свайго апанента, тут нічога не гаворыцца [Groicki B. Porządek sądów... S. 164 — 167].

№ 47

Мікалай Лянчыцкі (Mikołaj Łęczycki, Łonczycki, Lonczycki), былы полацкі бурмістр, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У пачатку 1704 г. выступае як гадавы райца [ПМ-1, спр. 2, арк. 3, 54]. У сярэдзіне 1704 — 1709 гг. выступае як бурмістр. Кіраваў пасяджэннямі магістрата ў другой палове 1704 і 1706 гг. [ПМ-1, спр. 2, арк. 38, 57, 92; спр. 4, арк. 38, 47]. У 1709 г. спарадычна замяшчаў гадавога бурмістра Базыля Свянціцкага [ПМ-1, спр. 5, арк. 110]. Быў родным братам бурмістра Абрама Лянчыцкага і будучага гадавога бурмістра 1727 г. Яна Лянчыцкага [ПМ-1, спр. 4, арк. 79].

№ 48

Міхал Снітка (Michał Snitka (Snitko)), у 60-я — пачатку 70-х гг. XVIII ст. полацкі райца, пакінуў некалькі запісаў у актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. Паходзіў, несумненна, з полацкага мяшчанскаага роду Сніткаў, прадстаўнікамі якога былі райцы Абрам Michałavich і Stafan Abramavich. Аднак, на жаль, устанавіць ступень сваяцтва паміж ім і іншымі вядомымі Сніткамі не ўдалося. У 1759 г. згадваецца як лаўнік, выконваў абвязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 37, арк. 148 адв.; 212 адв.]. З 1760 г. і, па меншай меры, да 1772 г. выступаў як райца [ПМ-1, спр. 38, арк. 6; спр. 45, арк. 22]. У 1762 г. з'яўляўся гадавым райцам [ПМ-1, спр. 39, арк. 1a]. У 1766 і 1767 гг. выконваў абвязкі райцы [ПМ-1, спр. 42, арк. 28, 110; спр. 44, арк. 7 — 8 адв.]. З сакавіка 1772 г. падпісаўся як бурмістр і „predwodytel” места Полацка

[ПМ- 1, спр. 45, арк. 4]. Быў цесна звязаны з месцкай канцылярыяй, дастаткова часта замяшчаў пісара і выконваў яго абавязкі [ПМ- 1, спр. 34, арк. 57 адв., 202 адв.; спр. 40, арк. 152 адв.; спр. 44, арк. 7 — 8 адв.]. Праваслаўны. У 1756 г. з'яўляўся адным са старастаў Крыжаноснага брацтва, а ў 1764 г. — архібрацтва Прасвятой Дзевы Марыі пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 35, арк. 268; спр. 41, арк. 118 — 118 адв.]. Актыўна ўдзельнічаў ва ўзвядзенні мураванага будынка Богаяўленскай царквы ў Полацку [ПМ- 1, спр. 44, арк. 56 адв.].

№ 55

З кнігі Б. Грацкага „Obrona sierot y wdow...”: „Zagrodzono to w innych krainach w mieściech porządkowych takim prawem y uchwałą pospolitą, aby ani mąż po śmierci pierwszej żony nie pierwey się drugą żenił, ani żona po śmierci pierwszego męża nie pierwey za drugiego szła, ażby wszystki dobra żona po śmierci mężowej, także mąż po śmierci żeniny, z domu zmarłego zebrał i y inwentarz ich uczynili, a uczyniwszy, aby to urzędowi pokazali y tego przysięgą potwierdzili, iż to tak a nie inak się nayduie, ieno iako inwentarz uczyńiony pokaże” [Groicki B. Obrona sierot y wdow, opiekunom y curatorom: to iest, marnotrawnych, głuchych, niemych, od rozumu odeszłych, starych, młodych, lat y baczenia nie mających ... w sprawach potoczych, potrzebna y pożyteczna. Krakow, 1605. S. 46 — 47].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Bezecny”): „Bezecnych wina trojaka iest. Pierwsza — że świadczyć nie mogą, oprócz wyższych omienionych trzech przypadków. Wtora — że opiekuna, rzecznika albo zastępce, tak u sądu, iako y w szrankach mieć nie mogą. Trzecia — że niewinności swej przysięgą wywodzić nie mogą” [Szczerbic P. Spekulum saxonum... S. 17 — 18].

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздзел 1, артыкул 11 „Хто бы напротивку выроку нашему мовил”): „Теж уставуем, где быхмо мы, господар, с паны радами нашими з выроку нашего сказанье учинили, а кто бы смел против тому выроку нашему и по сказанью что противного мовити, тогда таковый якого ж кольвек стану, так высокого, яко и низшего, маеть седети на замку нашем шесть недель, а то никому не маеть быти отпущеню” [Статут ВКЛ 1588. С. 88].

У Канстытуцыі Варшаўскага сойма 1578 г. (з раздзела „Bespieczeństwo sądów y seymikow”): „Przed ktory to sąd osoba żadna cuiuscunque dignitatis et praeeminentiae, ktoraby akcyi prawney nie miała chodzić nie ma.

A kogo z rejestru zawolaią do sprawy iego, nie z żadnym tumultem do sprawy swej przystąpić, y do gmachu wchodzić ma, tylko samoczwart nawięcę chodzić ma, to iest, sam z Prokuratorem, a dwa przyjaciele. A ieśliby który upornie wszedł, abo napomniony wyniść nie chciał, abo w domu sądowym wołanie czynił tedy ma bydź na nim skazana *poena duplex quatuordecem marcarum*, którą zaraz *sub alia poena simili* nie odchodziąc od sądu, sądowi położyć powinien będzie, *et contra rebellem exequutio rei judicatae iść ma*” [VL. T. 2. S. 184]. Канстытуцыі Варшаўскага сойма 1667 г. апублікованы ў “Volumina legum” [VL. T. 4. S. 429 — 478].

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздзел 4, з артыкула 64 „Если бы хто на роки земськіе або рочки гродскіе в том повете, где ест осельм, прыехавши, а часу отправованья роков, кого зринил, гвалт або шкоду якую учинил”): „Варуючи кождому волній беспечныі прыступ до справедливости, уставаем то, иж если бы хто ж кольвек, будь осельм албо неосельм, на роки земськіе або на рочки гродскіе в тот повет, где суды будуть, прыехавши, и часу того, поки роки водле замереня сего статуту трвати будуть, то ест личачы тот час перед зачатьем роков за три дни, а по выволанью роков че-рез три дни, кого, будь на дорозе едучого на роки або в месте том, где ся суды отправляют, на улицы и где кольвек поткавши и перенявшы, албо на господу и якое становище гвалтом нашедшы, самаго або слугу его и кого кольвек с таковых ранил або забил, будь теж только шкоду якую учинил, або пофалку на здоровье або пожогу вделал, а укрывжоный того ж часу утек бы ся до суду и то ожаловал, тогды тот вряд, под которого отправованьем спраў судовых то ся станет, маеть обжалованого возным обослати, абы он, не зъеждаючи з оных роков проч, перед оным судом стал и в том ся жалобной стороне усправедливили, который без позов винен будет стати и того ж часу на тых же роках усправедливитися” [Статут ВКЛ 1588. С. 189].

Габрыэль Лянкевіч, відавочна, спасылаецца на раздзелы „De poena eorum, qui manu armata ad judicia et Conventus Generales et particulares veniunt” Статута Жыгімonta Старога 1507 г., „De securitate judiciorum” Канстытуцыі Пётркаўскага сойма 1538 г. і „Opatrzenie bespieczeństwa sądów” Канстытуцыі Варшаўскага сойма 1611 г. [VL. T. 1. S. 165, 262 — 263; T. 3. S. 8].

Габрыэль Лянкевіч двойчы (дакументы № 55, 70) просіць суд прыгаварыць апанентаў да выплаты „віны” ў памеры 100 грывен. Прыведзеныя ім у гэтих выпадках раздзелы Статута 1588 г. (раздзел 1, артыкул 11; раздзел 4, артыкул 64) не прадугледжваюць падобнага пакарання. Па ўсёй верагоднасці, такую „віну” ён запазычыў з Канстытуцыі 1578 г. Пры гэтым сума ў параўнанні з крыніцай павялічана на 25 % (з 80 да 100 грывен).

№ 58

Згаданую ў дакуменце мясцовасць Ропна, па ўсёй верагоднасці, трэба звязваць з сучаснай вёскай Ропна Палацкага р-на Віцебскай вобл., якая размешчана на правым беразе р. Заходняя Дзвіна на адлегласці каля 5 км на захад ад Палацка.

У кнізе Б. Граіцкага „Porządek sądów...” (раздзел „O rozmaitej śmierci różnych złoczyńców”): „Taką śmiercią który złoczyńca ma być karan, wypisano Spe. Sax. lib. 2 art. 13, 16, 36, to jest: złodziej ma być obieszon”; (з пункта „Karanie u pragi”): „Jeśliby kto ukradł, co by trzy złote abo wyższej ważyło, ma być obieszon” [Groicki B. Porządek sądów... S. 199, 201].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” са спасылкай на артыкул 38 „Ius municipale” (з раздзела „Karanie”): „Złodziey ma być obieszon”, „A o złodzieystwie nocnym nic tu w texcie nie wspomina dla tego, iż kto w nocy kogo w domu swym zamknionym naydzie, choć by mu co ukradł albo nie ukradł, idzie mu o gardło, y może go tamże zabić. To dla tego, iż złoczyństwo im pospolitsze iest, tym srożey bywa karane. Przeto złodzieie wiejszą, a nie grzebą ich, albo barzo rzadko, aby ie każdy widział y lękał sie tego czyńić” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 174, 176].

У сваіх творах П. Шчэрбіч часам метафарычна кажа пра пакаранне смерцю на шыбеніцы як пра вечнае выгнанне: „tedy na wieczne wygnanie, to iest na szubienicę ma być posłan” [Szczerbicz P. Ius municipale, to iest prawo mieyskie maydeburškie nowo z lacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnoscią y wiernie przełożone. Lwow, 1581. S. 115; Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 520 — 521].

№ 60

Трыгорый Дам'янавіч (Hrehory Damianowicz), у 1727 г. негадавы лаўнік. У 1709 — 1732 гг. згадваецца як лаўнік. 23 студзеня 1709 г. выканана прысягу на лаўніцтва і заняў месца гадавога лаўніка „gręczaśkaj rėlīgii” [ПМ- 1, спр. 5, арк. 5 адв., 28, 99]. Выконваў аваязкі лаўніка ў 1718, 1721, 1722, 1724, 1728 і 1731 гг., пры гэтым у 1728 г. названы гадавым лаўнікам [ПМ- 1, спр. 8, арк. 21 адв.; спр. 10, арк. 28; спр. 11, арк. 84; спр. 12, арк. 18 адв.; спр. 14, арк. 65; спр. 16, арк. 62 адв.]. У студзені 1732 г. вылучаны кандыдатам на пасаду райцы, але першапачаткова не зацверджаны магістратам [ПМ- 1, спр. 17, арк. 3]. 28 ліпеня 1732 г. выступаў як гадавы райца [ПМ- 1, спр. 17, арк. 57]. У 1735 г. згадваецца як райца [ПМ- 1, спр. 19, арк. 57]. Праваслаўны. У 1723 г. з’яўляўся старастам брацтва пры палацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 33, арк. 118 адв.].

№ 61

Базыль Свянціцкі (Bazyli Święćicki), былы полацкі бурмістр, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У 1709 г. выступаў як гадавы бурмістр, але часта не прысутнічаў на пасяджэннях магістрата [ПМ- 1, спр. 5, арк. 5, 18, 110]. Паказальна, што трэы з пяці дачок Базыля Свянціцкага былі жонкамі ўраднікаў полацкага магістрата ці іх дзяячей: Ганна — бурмістра Яна Лянчыцкага, Мар’янна — райцы Яна Аляшкевіча, Тэафілія — бурмістровіча Аляксандра Янавіча Сцебута [ПМ- 1, спр. 13, арк. 98 адв.].

Міхал Алавяшка (Michał Ołowiaszka), у 1727 г. негадавы бурмістр. У 1709 г. згадваецца як лаўнік і выконваў абавязкі лаўніка [ПМ- 1, спр. 5, арк. 104 адв.]. У 1714 г. выступаў як райца [ПМ- 1, спр. 7, арк. 38 адв.]. Упершыню згадваецца як бурмістр у судовай справе ад 27 лютага 1716 г. [ПМ- 1, спр. 6, арк. 17], аднак у 1728 г. карыстаўся патэнтам на бурмістроўства, які быў нададзены яму намеснікам Полацкага ваяводства Антоніем Дэшпат-Зяновічам у 1717 г. [ПМ- 1, спр. 14, арк. 2]. Праводзіў пасяджэнні магістрата і, верагодна, з’яўляўся гадавым бурмістром у 1718, 1721, 1724 гг. [ПМ- 1, спр. 8, арк. 5, 14; спр. 10, арк. 1, 13; спр. 12, арк. 1, 47]. 10 снежня 1727 г. магістрат і мяшчане пагадзіліся, каб ён заняў месца гадавога бурмістра „грэчаскага боку” 1728 г. пры ўмове атрымання ім новага патэнта на бурмістроўства ад полацкага ваяводы і войта С. Дэнгафа [ПМ- 1, спр. 13, арк. 168]. Не паехаў да С. Дэнгафа і 1 студзеня 1728 г. пры спробе заняць пасаду прад’явіў патэнт, атрыманы яшчэ ў 1717 г. Магістрат і мяшчане не пагадзіліся з гэтым і запатрабавалі, каб ён прадставіў адпаведны дакумент да „рускага Новага году” пад пагрозай абрання іншага бурмістра [ПМ- 1, спр. 14, арк. 2 — 2 адв.]. Да 30 студзеня 1728 г. у ратушы публічна адмовіўся ад сваёй пасады [ПМ- 1, спр. 14, арк. 12 адв.], але ў дакументах 1728 — 1729 гг. па-ранейшаму згадваецца як бурмістр [ПМ- 1, спр. 14, арк. 63; спр. 15, арк. 187]. У 1732 г. спарадычна прымаў удзел у пасяджэннях магістрата [ПМ- 1, спр. 17, арк. 31], а 9 лістапада 1735 г. часова замяшчаў гадавога бурмістра Тэадора Камковіча [ПМ- 1, спр. 19, арк. 71]. З 1736 г., верагодна, у сувязі з недахопам ураднікаў магістрата, ізноў актыўна ўдзельнічаў у палітычным жыцці места. Як сведчаць захаваныя крыніцы, у 1736 — 1742 і 1750 гг. кіраваў пасяджэннямі магістрата і, верагодна, з’яўляўся адным з гадавых бурмістраў [ПМ- 1, спр. 20, арк. 1, 53; спр. 21, арк. 5; спр. 22, арк. 16, 355; спр. 24, арк. 21; спр. 25, арк. 5; спр. 26, арк. 45; спр. 27, арк. 5; спр. 30, арк. 1, 1 адв.], а ў 1738 і 1744 гг. таксама выступаў як намеснік лантвойта Яна Спрыдовіча [ПМ- 1, спр. 22, арк. 363; спр. 28, арк. 123]. Праваслаўны. У 1731 г. з’яўляўся адным са старастаў Крыжаноснага брацтва пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 16, арк. 12 адв.], яго сваяк Калістр Янавіч Алавяшка быў архідыяканам Беларускай епархii [ПМ- 1, спр. 9, арк. 48 адв.].

Ян Казімір Размысловіч (Jan Kazimierz Rozmysłowicz), былы полацкі бурмістр, у 1727 г., верагодна, нябожчык. У актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. памылкова названы замест бурмістра Базыля Свянціцкага, які на самой справе быў цесцем Яна Лянчыцкага. У 1650 г. у Полацку быў лаўнік Ян Размысловіч [АКПМ. С. 46], аднак атаесамленне гэтай асобы з бурмістрам, пра якога ідзе размова, выклікае пэўныя сумненні. У 1672 і 1682 гг. Ян Казімір Размыловіч згадваецца як райца [ПМ- 2, спр. 2, арк. 19; спр. 4, арк. 166], а ў 1688 — 1721 гг. выступаў як бурмістр. Захаваныя крыніцы сведчаць, што ён з'яўляўся гадавым бурмістрам і кіраваў пасяджэннямі магістрата ў 1688, 1705, 1706, 1709, 1716, 1718, 1721 гг. [ПМ- 1, спр. 20, арк. 77 адв.; спр. 3, арк. 12, 120; спр. 4, арк. 1, 79; спр. 5, арк. 5, 110; спр. 6, арк. 6, 9 адв.; спр. 8, арк. 5, 14; спр. 10, арк. 1, 13]. Быў жанаты з дачкою полацкага бурмістра Давыда Парфенавіча Спіхальскага Еўдакіяй [ПМ- 2, спр. 2, арк. 19; АСД. Т. 1. С. 388].

Абрам Міхайлавіч Снітка (Abram Michajłowicz Snitka (Sznitka)), у 1727 г. былы полацкі райца і манах Богаяўленскага манастыра. У 1704 г. згадваецца як „муж гмінны” [ПМ- 1, спр. 2, арк. 56]. У 1709 г. выступаў як негадавы райца [ПМ- 1, спр. 5, арк. 7, 77 адв.]. Бацька гадавога лаўніка 1727 г. Страфана Сніткі. Праваслаўны. У манастве меў імя Арсеній [ПМ- 1, спр. 13, арк. 91 адв. — 92].

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздел 1, артыкул 11): гл. камент. да дак. № 55.

№ 66

У наш час на тэрыторыі былога Полацкага ваяводства існуюць тры вёскі пад назовай Арэхаўна. Яны размешчаны адпаведна ў Глыбоцкім, Полацкім і Ушацкім р-нах Віцебскай вобл. У першай палове XVIII ст. ва ўласнасці полацкага краічага Яна Рыпінскага знаходзілася апошняя з іх. Таму згаданы ў дакуменце маёнтак Арэхаўна можна ўпэўнена звязваць з сучаснай вёскай Арэхаўна Ушацкага р-на, што размешчана на адлегласці 5 км на паўночны ўсход ад Ушачаў [SGKP. Т. 7. С. 611].

№ 68

Ян Сцебут (Jan Sciebut), былы полацкі бурмістр, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У 1709 — 1722 гг. выступаў як бурмістр [ПМ- 1, спр. 5, арк. 5; спр. 11, арк. 84]. У 1709 г. негадавы бурмістр, аднак часта замяшчаў гадавога бурмістра Базыля Свянціцкага [ПМ- 1, спр. 5, арк. 5, 5 адв., 18]. У 1717 і 1720 гг., па ўсёй верагоднасці, быў гадавым бурмістрам [ПМ- 1, спр. 7, арк. 8, 24; спр. 9, арк. 3, 7]. У 1709 і 1718 гг. выступаў

як намеснік лантвойта Аляксандра Рыпінскага [ПМ- 1, спр. 5, арк. 31; спр. 8, арк. 58]. Верагодна, праваслаўны. Яго сын Аляксандр Янавіч Сцебут, які ў 1732 згадваецца як „муж гмінны” і кандыдат на пасаду райцы [ПМ- 1, спр. 17, арк. 3], актыўна ўдзельнічаў у жыцці брацтваў пры полацкай Богаяўленскай царкве [ПМ- 1, спр. 12, арк. 49; спр. 26, арк. 99; спр. 35, арк. 268].

№ 69

Згаданы ў дакуменце маёнтак Дзедзін Ашмянскага павета, па ўсёй верагоднасці, трэба звязваць з сучаснай вёскай Дзедзіна Докшыцкага р-на Віцебскай вобл., што размешчана на адлегласці 14 км на паўночны ўсход ад Докшыцаў [SGKP. Т. 2. С. 271].

№ 70

У Статуте ВКЛ 1588 г. (раздел 1, артыкул 11; раздел 4, артыкул 64):
гл. камент. да дак. № 55.

Дакладна вызначыць, на што ў дадзеным выпадку („Porządek prawa magdeburskiego”, артыкул 67) спасылаецца Габрыэль Лянкевіч, не ўдалося. Кнігі Б. Грацкага „Porządek sądów...” і „Artykuły prawa...” не падзяляюцца на артыкулы з нумарацыяй, а артыкул 67 яго працы „Rostępekk sądów...” не падыходзіць.

№ 72

Двор Іст можна ўпэўнена звязваць з сучаснай вёскай Іст Мёрскага р-на Віцебскай вобл., што размешчана на адлегласці каля 42 км на паўднёвы ўсход ад Мёраў і 33 км на захад ад Полацка. За 1 км на поўдзень ад Іста знаходзіцца вёска Плігаўкі, якая, верагодна, бярэ свае пачаткі ад згаданай у дакуменце сялянскай службы з той жа назвай.

№ 74

У кнізе Б. Грацкага „Porządek sądów...” (з пункта „O winach burgrabskiego i szołtysiego sądu”): „Wina burgrabi, gdy kto wystąpi przeciw uczciwości sądowej słowem abo za jakie nieposłuszeństwo, jest opisana wedle prawa *Iure Munic. artic. 46 et Spec. Sax. lib. 3 art. 64* sześćdziesiąt szelągów, które wedle dawnego zwyczaju ławniczego sądu krakowskiego, licząc każdy szeląg po dwunaste piędzią, uczynią groszy czterdzieści. A szołtysia wina za takież przewinienie ośm szelągów, które tymże rachunkiem uczynią pięć groszy i szeląg”. „Ale za proste zekrwawienie, które żadnej ułomności nie niesie, za sine rany, za

guz, gdy miejsce od uderzenia spuchnie, nad to gdyby kto komu leż abo inne nieuczciwe słowo zadał abo włosy z głowy abo z brody wyrwał, tu stronie obrażonej płaci szelągów trzydzieści, które wedle rachunku namienionego czynią groszy dwadzieścia, a sędziemu ósm szelągów, które czynią groszy pięć i szeląg” [Groicki B. Porządek sądów... S. 70 — 72]. Сума „віны” і „навязкі” павялічана ў параданні з крыніцай на 25 % (з 40 да 50 і з 20 да 25 грошаў).

№ 75

У кнізе Б. Граїцкага „Porządek sądów...” (з пункта „O zawieszonych dni od praw, które zową *feriae*”): „Dni, w które żadne sądy nie idą, są trojakie: Naprzód święta ku chwale bożej od kościoła ustawione. Drugie, które bywają z rozkazania królewskiego abo którego zwierzchniego pana ku pospolitemu radowaniu, to jest gdy się królowi syn narodzi, gdy żonę pojmie, gdy go koronują abo gdy nad nieprzyjacielem zwycięstwo otrzyma. Trzecie, które bywają ustawione czasu żniwa, aby każdy przez żadnego przeszkodzenia urodzaj, który mu Pan Bóg dał, z pola sprawił, aby sobie z lata gotował, czego by [w] zimie pozywał. Wszakże i tego czasu strony, które nie odwłoczną sprawiedliwość chcą mieć, mogą się sądzić z spólnego zezwolenia. [...] Wszakże gdzieby była pilna potrzeba, jako są testamenty i insze chorych ludzi sprawy i potrzeby, świeże złoczyństwa, tedy na takowe dni od praw zawieszone sędzia nie ma mieć żadnego baczenia, ale i w dzień święty na sąd ma być gotów. Abowiem w uczynkach miłosiernych i w potrzebach wielkich nie ma być ta różność dni chowana” [Groicki B. Porządek sądów... S. 94 — 95].

№ 76

У кнізе Б. Граїцкага „Porządek sądów...” (пункт „Przysięga starszych z cechów”): „My N.N. przysięgamy Bogu wszechmogącemu i Panu naszemu N., P. rajcom i wszystkiemu pospółstwu miasta tego, iżce cech nasz wierne a sprawiedliwie rządzić chcemy, rzemiesła nasze sprawnie robić i innych mistrzów cechu naszego w robotach pilnie a wiernie doglądać, aby wszystkim pospolicie, jako bogatemu tako ubogiemu, jednakże a pobożnie robiono i przedawano; żadną nową ustawą nikogo nie uciążając, cudzołóstwo karać, rozterkom zabiegać i innych wszelakich występków a zbytków zabraniać. Panom rajcom posłusznymi być zawždy we dnie i w nocy, we wszystkich potrzebach, które by się ku pozytkowi mieszkaniu ściągały, nieposłuszne a nieukarane im opowiadać. A co nam z strony Rzeczypospolitej będzie poruczono, pilnie o tym radzić i na to przyzwalać, co wyższe głowy uchwalą. Tak nam Panie Boże pomagaj etc.” [Groicki B. Porządek sądów... S. 52].

№ 77

Міхал Другавіна (Michał Druhowina), у 60-я — пачатку 70-х гг.

XVIII ст. полацкі месцкі пікар, пакінуў некалькі запісаў у актавай кнізе полацкага магістрата 1727 г. Паходзіў з сям'і, якая на працыгу шэрагу пакаленняў была цесна звязана з полацкім магістратам і месцкай канцылярыяй. Свой радавод у 1766 г. перад судом магістрата апісаў наступным чынам: „Sebestyan Druhowina, burmistrz dzisnienski, miał synow trzech, Jana, za którym Zofia Spihalska była, Hrehorego bezpotomnego, y Stefana. Z Jana y Spichalskiew urodził się Jan Janowicz bezpotomny, z Stefana — Kazimierz, pierwiej podpisek, potym pisarz maydeburyi połł(ockiej), z Kazimierza — Nikodem y Jozef bezpotomny, z Nikodema — Jozefatt, z Jozefata — procedujący sł(awetny) pan Michał Druhowina, pisarz maydeburyi połł(ockiej), urodził się” [ПМ- 1, спр. 42, арк. 117]. Са згаданых асобаў, акрамя пісараў Казіміра і Міхала, ураднікамі полацкага магістрата былі: Ян Себасцьянавіч — лаўнікам [ПМ- 2, спр. 2, арк. 7, 48], Грыгорый і Язафат — бурмістрамі [ПМ- 1, спр. 39, арк. 1а; ПМ- 2, спр. 4, арк. 83]. У захаваных крыніцах Міхал Другавіна выступае як месцкі пікар з 1762 г. і, па меншай меры, да 1772 г. [ПМ- 1, спр. 32, арк. 171 адв.; спр. 39, арк. 1а].

Згаданы ў дакуменце маёntak „Аўдошкавічы або Спаскае” лакалізуецца непадалёк ад Полацка на правым беразе р. Трасніца. Спаскае можна ўпэўнена звязваць з сучаснай вёскай Спаскае Полацкага р-на, што размешчана на адлегласці каля 12 км на паўночны ўсход ад Полацка. На Генеральным плане Полацкага павета канца XVIII ст. тут паказана вёска Спас, а прыблізна за 2 кіламетры на захад ад яе — двор Аўдошкавічы.

№ 82

У кнізе Б. Граіцкага „Porządek sądów...” (пункт „Przysięga nowego mieszkańina, gdy przyjmuje miejskie prawo”): гл. камент. да дак. № 26.

№ 88

Андрэй Філіповіч Касабуцкі (Andrzej Filipowicz Kossobucki), былы полацкі бурмістр, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. Сын бурмістра Філіпа Касабуцкага, які ў 7165 г. па маскоўскім календары (верасень 1656 — жнівень 1657 гг.), у час акупацыі Полацка войскамі цара Аляксея Міхайлавіча, выконваў функцыі гадавога бурмістра [ПМ- 1, спр. 1, арк. 8 адв., 518]. Зяць бурмістра Давыда Парфенавіча Спіхальскага [ПМ- 2, спр. 4, арк. 124]. У 1650 г. выступаў як гадавы лаўнік [АКПМ. С. 46]. У дакументах 1672 — 1687 гг. згадваецца як бурмістр [ПМ- 2, спр. 2, арк. 28; ИЮМ. Т. 6. С. 323]. Быў гадавым бурмістром „грэчаскага боку” ў 1681, 1684, 1687 гг. [ПМ- 2, спр. 4, арк. 124; спр. 5, арк. 92 адв., 227; ИЮМ. Т. 6. С. 323].

№ 89

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Przysięga”): „A iesli by też pozwany był gotow przysiądz na mieści u na terminie naznaczonym, a actor by tego słuchać nie chciał, albo by nie stanął, tedy ow y od przysięgi, y od długu będzie wolen, iesli tego będzie mógł dowieść” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 334].

Норма, на якую спасылаецца Дамінік Тымінскі ў другім выпадку, на самой справе змешчана ў раздзеле „Actio albo sprawa” (а не „Actor albo powod”) кнігі П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...”: „A to rozumiej, iesli pozwany więzienia albo iakich inszych cięszkości z iego żałoby nie podiął, bo inaczey powinien by też actor toż cierpieć y tak, iako on cierpiał” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 6].

Такі тэрмін складання апеляцый у каралеўскі суд прадугледжаны Статутам ВКЛ 1588 г. (раздзел 3, з артыкула 32 „О довоженые справедливости в кривдах светских з станы духовными, также духовным станы светскими”): „Если у Великом князестве Литовском двором нашим будем — четыри недели, а если за границою Великого князества Литовского — осм недель”; (раздзел 3, з артыкула 34 „О позываниюopeкунов або екзекуторов тестаменту духовных особ”): „А если у Великом князестве Литовском — за четыри недели, а если за границою Великого князества — за осм недель” [Статут ВКЛ 1588. С. 129, 131].

№ 90

Аляксандр Казіміравіч (Alexander Kazimierzowicz), былы полацкі бурмістр, у 1727 г. згадваецца як нябожчык. У 1704 — 1706 гг. выступае як лаўнік і выконвае абавязкі лаўніка [ПМ-1, спр. 2, арк. 1, 62; спр. 3, арк. 1 адв., 25; спр. 4, арк. 3 адв., 27 адв.]. У 1709 г. згадваецца як бурмістр [ПМ-1, спр. 5, арк. 97]. У 1717 г., верагодна, з'яўляўся гадавым бурмістром [ПМ-1, спр. 7, арк. 24]. Памёр да 1724 г. [ПМ-1, спр. 12, арк. 49]. Бацька лаўніка Страфана Аляксандравіча [ПМ-1, спр. 13, арк. 141]. Верагодна, католік.

Згаданую ў дакуменце мясцовасць „пад Бешанковічамі на Бую”, верагодна, трэба атаесамліваць з сучаснай вёскай Буй Бешанковіцкага р-на Віцебскай вобл., якая знаходзіцца на левым беразе р. Заходняя Дзвіна на адлегласці каля 10 км на поўнач ад Бешанковічаў.

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Imowanie się rzeczy”): „Tu też masz wiedzieć, iż sie rzeczy inszych zaden imować nie może,

iedno tych, ktore by z przyrodzenia rozne miedzy sobą byli, iako są bydło, szaty y inne tym podobne. Ale pieniędzy y monety, kтора pospolicie w oney ziemi idzie, złotey albo srebrney, także złota y srebra nierobionego, wina, pszenice żaden sie iać nie może, bo lica nie maią, zwłascza, iesli on, u ktorego by to naleziono, był tak maiętny, że to sam kupić y zapłacić przemoże, bo inaczey za złodzieia będzie rozumian” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 173 — 174].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Złodziey”): „Iać sie tedy albo licować inszych rzeczy żaden nie może, iedno tych, ktore by z przyrodzenia taką rozność miały, z iakiey by mogły być rozeznane, iako są bydło, szaty y inne tym podobne. Ale pieniędzy, ktore w onym mieście, gdzie sie to dzieie, pospolicie idą, licować żaden nie może, bo te rozności żadney miedzy sobą nie mają. Jako kiedy bym ia grosz stracił, a taki drugi bym u kogo vyžrzał, tedy sie go iać nie mogę, bo iż takowe pieniędze nie są miedzy sobą rozne, z trudnością bym tego mogł dowodzić, iż moy iest” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 517].

У кнізе П. Шчэрбіча „Spekulum saxonum...” (з раздзела „Gwałt”): „Iż kto na kogo pokarną skargę kładzie, a nie dowiedzie tego, sam w tym zostaie” [Szczerbicz P. Spekulum saxonum... S. 159].

У Статуце ВКЛ 1588 г. (раздел 3, з артыкула 27 „Где бы шляхтич шляхтичу примовку якую учынил так о шляхетство, яко и о иные речы ув очы и заочне”): „Теж уставаем, иж гды бы которого кольвек стану и достойности будучи, только бы одно роду шляхетского человека, заровно всих в том почитаючи, от велможного аж до наубозшого шляхтича, однако розумеючи один другому так о шляхетство, яко и иные речы, почтивости и доброй славе доткливые очевисте голыми словы, кром менovanья самых учинков, на суд гродский вынятых, примовку учинил. А то бы се до права будь перед нас, господара, гды бы се то у двору нашего стало або перед вряд земский або гродский приточило, и где бы тот, кто примовил, а перед правом к тому се не знал, тогды тому, кому примовено, то ничего шкодити не маеть, и он того справоватисе не будетъ повинен. И тая примовка далей на того, кто се запрел, не маеть быти довожона. Але еслі бы повторе тот же и тому ж шкодливе примовил очевисте, тогды вжо хотя бы се того прел, а сторона ображоная доведет ли того на него доводом слушным, яко о доводех, особливе на своем местцу в сем статуте ест описано, маеть быти с права каран везеньем, то ест в замку або в дворе нашем шесть недель седети будеть” [Статут ВКЛ 1588. С. 124].

Сімяон Лянчыцкі са спасылкай на „prawo statutowe” просіць прыгаварыць Стафана Аляксандравіча да 1 года і 6 тыдняў турэмнага

зняволення. Як паказана вышэй, Статут 1588 г. у падобных выпадках прадугледжваў пакаранне пазбаўленнем волі ўсяго на 6 тыдняў.

№ 91

Згаданы ў дакуменце маёntак Чарніца і Чарніцк знаходзіўся, па ўсёй верагоднасці, у паўночна-ўсходній частцы сучаснага Докшыцкага р-на Віцебскай вобл. на берагах невялікай р. Чарніца, якая з'яўляецца левым прытокам р. Бярэзіна. У гэтай мясцовасці, уздоўж дарогі з Докшыцаў на Ушачы і Палацк, размешчаны вёскі 1-я, 2-я і 3-я Чарнічкі (18 км на паўночны ўсход ад Докшыцаў), 2-я і 1-я Чарніцы (адпаведна 23 і 28 км на паўночны ўсход ад Докшыцаў).

№ 96

У Б. Граіцкага (пункт „Przysięga starszych z cechów”): гл. камент. да дак. № 76.

№ 99

Асноўная частка комплексу згаданых у дакуменце маёntкаў лакалізуецца ў заходній частцы сучаснага Палацкага р-на Віцебскай вобл. на левабярэжжы р. Заходняя Дзвіна. Тут, уздоўж дарогі з Палацка на Дзісну, на адлегласці адпаведна 15, 17, 24 і 26 км на захад ад Палацка размешчаны вёскі Бяздзедавічы і Бяздзедавічы 2-я, Палюдовічы, Паншавічы. Іх можна ўпэўнена звязаць з населенымі пунктамі з тымі ж назвамі, што выступаюць у тэксле дакумента. Маёntак Нача, несумненна, знаходзіўся непадалёк ад згаданых вёсак на берагах р. Нача (левы прыток р. Заходняй Дзвіны). Аднак у XIX ст. у басейне р. Нача налічвалася ажно 11 шляхецкіх сядзіб з гэтай назвой [SGKP. Т. 6. S. 854 — 855]. Таму дакладна лакалізуаваць Начу, пра якую ідзе размова, без правядзення дадатковых даследаванняў не ўяўляецца магчымым. Шкелы, па ўсёй верагоднасці, можна звязаць з сучаснай вёскай Шкілякі Палацкага р-на, што размешчана на правым беразе р. Нача на адлегласці 28 км на паўднёвы захад ад Палацка. Выявіць тапонімы Мыслікаўшчызна і Маліяўшчызна (Мулянаўшчызна, Муляраўшчызна) на тэрыторыі былога Палацкага ваяводства не ўдалося. Замошша і Забалацце — дастаткова распаўсюджаныя назывы населеных пунктаў, аднак дакумент № 99 не дае надзейных падстаў для іх лакалізацыі.

№ 100

Згаданы ў дакуменце населены пункт Чыжаўск Лідскага павета, па ўсёй верагоднасці, трэба звязаць з сучаснай вёскай Чыжаўск Воранаўскага

р-на Гродзенскай вобл., што размешчана на левым беразе р. Жыжма на адлегласці каля 18 км на паўночны ўсход ад Воранава. Месцазнаходжанне населенага пункта Сангінаўшчына (ці, магчыма, у больш позні час Сангінішкі) не ўстаноўлена [SGKP. Т. 1. С. 888; Т. 11. С. 73].

№ 103

Запусты (запускі) вялікія — апошні тыдзень мясаеду перад вялікім постам. Адпавядзе ўсходнеславянскай масленіцы. Запустамі называлася таксама апошняя нядзеля мясаеду, што адзначалася святочна. Зборніца (збор) — нядзеля першага (зборнага) тыдня пасля масленіцы, якая лічылася пачаткам падрыхтоўкі селяніна да палявых работ [Этнографія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1989. С. 205, 210].

ЛАЦІНСКІЯ СЛОВЫ І ВЫРАЗЫ

ab activitate — пазбаўлены (права свабоднага) дзеяння (у судзе)

ab antiquo — з даўніх часоў

ab origine — з самага пачатку

abscissis omnibus beneficiis iuris — без усялякіх ільгот права

abscissis omnibus dilationibus — без усялякіх адтэрміновак

abscissis omnibus dilationibus et appellationibus — без усялякіх адтэрміновак і апеляцый

absolute — зусім; абсалютна

absque ulla clementia — без усялякай паблажлівасці

abusus et inconvenientias coercere — стрымліваць злоўжыванні і нязгоду

abutrinque — адпаведна; з абодвух бакоў

ac tandem — нарэшце; у рэшце рэшт

actionis famosae — (датычыцца) судовага працэсу пра паклён

activitatem — (права свабоднага) дзеяння (у судзе)

ad acta — у акты; у актавыя кнігі

ad altius subselium — у вышэйшы суд; у вышэйшую судовую інстанцыю

ad assem — „да гроша”

ad carcerandum et disiudicandum — для турэмнага зняволення і вынясення вырaka

ad definitivam sententiam convenientem ... medio — да канчатковага рашэння адпаведным ... способам

ad effectum — да выканання

ad evictionem — для спагнання (праз суд сваёй уласнасці)

ad exolvendam summam — для (канчатковага) пагашэння пазыкі

ad finitivam ... sententiam — да канчатковага ... рашэння

ad forum ubiqvinarium — у кожную судовую ўстанову

ad haec — да таго ж

ad incacerandum — для турэмнага зняволення

ad iuridicam iurisdictionem — у судовую кампетэнцыю

ad maiorem Dei gloriam, Beatae Virginis Mariae honorem — на большую Славу Божую, у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі

ad maiorem Dei gloriam, Beatae Virginis Mariae sine labe originali conceptae honorem sanctorumque omnium venerationem — на большую Славу Божую, у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, без граху першароднага зачатай, і ўсіх Святых

ad minimum — да мінімуму

ad peius — да горшага

ad praesens — у сучасны момант

ad primam executionem — па першым прывядзенні ў выкананне

ad primam instantiam — па першым патрабаванні; у першай інстанцыі

ad principale — да галоўнай (справы)

ad principale ... negotium — (прыступаць) да галоўнай ... справы

ad proportionem — у судносінах

ad ubiqvinarium subseluum — у кожны суд; у кожную судовую інстанцыю

a latere — з боку

amicabiliter — па-сяброўску

a minori ad maius — ад меншага да большага

anno — у год

antea — раней; да таго

ante omnia — перш за ўсё; перадусім

anterius — папярэдне; раней

autem — ж(а); а

beneficium clementiae iudicii — знак паблажлівасці права

benevole — прыхільна; добразычліва

calumniose — па-паклёніцку; зламысна

cavendo — гарантуючы; прадугледжваючы; засцерагаючы

coacte — вымушана

cognita iniuria et oppressione — даведаўшыся пра несправядлівасць і ўціск

comparens — з'явіўшыся (перед судом)

competierit — (дзе) будзе патрабаваць

compositi iudicii — (у) складаны суд (*свецка-духоўны*)

conventicula — сходы; зборышчы; зграмаджэнні

cuiuscunque — любога (віду); якога-колечы (віду)

cum (suis) attinentiis — з тым, што (да яго) адносіцца; са сваімі прыналежнасцямі

cum (suis) attinentiis et pertinentiis — з тым, што да яго адносіцца і належыць

cum omnibus attinentiis — з усім, што да яго адносіцца; з усімі

приналежнасцямі

cum paenis — з пакараннямі
cum paenis banitionum ac infamiae — з пакараннямі выгнаннем і пазбаўленнем гонару
cum paenis et lucris — з пакараннямі і зыскамі
cum solario — з зямельным падаткам
cum successoribus — з наступнікамі
cum successoribus meis — з маймі наступнікамі
cum termino exolutionis — з тэрмінам выплаты
curae et solicitudinis — з апекай і клопатам
currentis monetae — (адпаведную суму) манеты, што знаходзіцца ў абарачэнні
currere — (не можа) служыць
decerni — (каб) быў вынесены вырак
deducetur salva melioratione — будзе прадстаўлена, засцерагаючы паляпшэнне
de integro — цалкам; нязменна
de iure — згодна з правам
delatores — абвінаваўцы
de lege — згодна з законам
de nomine et cognomine — па імені і прозвішчы
de nova — па-новаму
dico — (я) кажу; сведчу
die decima sexta novembris — 16 лістапада
diffamose et vexatorie — ганебна і пакутліва
directe — проста; непасрэдна
distinctive — выразна; пэўна
ducta proportione — працягальная; у адпаведнасці з аб'ёмам
e contra — з іншага боку
e converso — з адваротнага боку
eo tempore — у той час
et — i
et cetera — і гэтак далей; і іншае
etiam — нават; таксама
etiam paenis banitionum ac infamiae — нават да пакаранняў выгнаннем і пазбаўленнем гонару
ex beneficio iuris — у знак літасці права
excepto — за выключэннем

ex clementia iuditii — у знак міласэрнасці права
exequiae — пахаванне
ex fundo — на падставе
ex iure municipali — з муніципальнага права
ex nunc — з гэтага моманту
ex per consequens — у выніку
ex robore — на моцы
ex seriis partium controversiis — з прычыны рэальных спрэчак бакоў
extenuat — (цяжар) знясільвае
extorquent — (яны) вымагаюць
fatis cessit — памёр, памерла
finis coronat opus — „канец — справе вянец”
firmissime — самым цвёрдым чынам; наймацней
fortem executionem — рашучым выкананнем
fortem executionem ad primam instantiam mota nobilitate tanquam expersonali extendere — рашучым выкананнем па першым патрабаванні з заклікам шляхты на дапамогу як expersonali(?) пашырыць
forti manu — моцнай рукой
fusius — шырэй; больш падрабязна
gaudere libera activitate — цешыцца правам свабоднага дзеяння (у судзе)
generaliter — увогуле; наогул
gravamen — цяжар
gravaminose — цяжка; упарта
honeste — паважліва; ганарова; з гонарам
id genus — такога кшталту; такога падобнага
ignorantia citationis et publicationis — няведанне пра выклік у суд і канфіскацыю
illegitime — незаконна
immediate — непасрэдна
in absentia — у адсутнасці
in accessoriis — у пабочных (другарадных) справах
in actione famosa — у судовым працэсе пра паклён
in actoratu et reatu — у стане пазоўніка і адказчыка
in captivationem — у няволю
in casu contraventionis — у выпадку супярэчнасці
in condicto — у згавор

- in contiguitate* — у суседстве
in contrarium — насуперак
in contumaciam — пры нез'яўленні ў суд
in defensionem — у абарону
in duplice pensione — у падвойным памеры
in foro competenti — у кампетэнтным судзе
in fundamentum — на падставе
in loco loci — на месцы месца
in minorenitate — у непаўнолетнім узросце
in omnibus punctis — ва ўсіх пунктах
in paenam superius expressas — дзеля апісаных вышэй пакаранняў
in praesentia — у прысутнасці
in procedendo — у (судовым) працэсе
in promptu — наўпрост; яўна; напагатове
in realem possessionem — у рэальнае валоданне
in quantum — паколькі; наколькі
in sociam vitae — (выдаць) замуж
in spatio — у часе; на адрэзку часу; у тэрмін
in specie — у прыватнасці
instantanee — у бягучы момант; неадкладна
in suo robore — у сваёй моцы
in suo robore et valore — у сваёй сіле і дзейнасці
in super — звыш таго; у дадатак
in suspenso — (пакінуць) у стане нявырашанаасці; прыпынення; адтэрміноўкі
in tali casu — у такім выпадку
in termino — у тэрмін
interregni — (пад час) міжкаraleўя
interregnū — міжкаraleўе
in toto — поўнасцю; цалкам
in toto satisfactione — з поўным задаволеннем; з поўным пакрыццём (пазыкі)
intulit — (ён) унёс (прапанову, паведамленне)
in unem condictamen — у агульны згавор
in uno condictamine — у агульным згаворы
in uno consilio et condictamine — у агульным намеры і згаворы

- in unum* — разам
in vim — на моцы (права, абавязку)
in virtute — на моцы (документа)
irremissibiliter — непрабачальна; няўхільна
item — таксама
iterum — ізноў; яшчэ раз
iure haereditario (et successivo) — згодна з правам спадкаемства і наступніцтва
iure legitimo et naturali — згодна з законным і натуральным правам
iuxta petita superius — згодна з вышэйпададзенымі патрабаваннямі
legale impedimentum — законная перашкода
legitimis actoribus — (як) законным уладальнікам; законным пазоўнікам
legitimum actorem — (выгнаць) законнага ўладальніка; законнага пазоўніка
legitimus successor — законны наступнік
libenter — ахвотна; з задавальненнем
libere — свабодна
lustrationis — (паводле дакумента) люстрацыі
malum — злосць
mota nobilitate — з заклікам шляхты на дапамогу
munimenta — сведчанні; дакументы
nolens volens sine reflexione in tanto motu et convulsione — хочаш не хочаш, неабдумана пры такой моцнай узбуджанасці і хваляванні
non interrupte — бесперапынна
non tenebor — (я) не буду абавязаны
nota bene — звярні ўвагу; увага!
nulliter — ніякім чынам; зусім не; беспадстаўна
numero — пад нумарам; у ліку; лікам
omnino — цалкам; увогуле; поўнасцю
omnis litis expensis etiam cum praetensionibus adiudicare — прысудзіць усе судовыя выдаткі разам з прэтэнзіямі
originem — (не ведаючы) пачатку
raenam talionis — (патрабаваў) пакарання, што адпавядае злачынству
raena talionis — (пакараны) пакараннем, што адпавядае злачынству
pars actorea — бок абвінавачання; пазоўнік
parti requirenti — патрабуючаму боку
per abusus et inconvenientias — з прычыны злоўжывання і нязгоды

per consequens — у выніку
per fortē executionem — шляхам рашучага выканання
per modum — (такім) спосабам; чынам
per plenipotentarium — праз упаўнаважанага
personaliter — асабіста
per vim — сілком; гвалтоўна
plus iusto — звыш вызначанага
post decessum — пасля смерці
posteriori tempore — у далейшым; у пазнейшы час
post expletum iuramentum — пасля складання прысягі
post fata — пасля смерці
post haec — пасля гэтага
plenariam ... potestatem — (мець) поўную ... уладу
praesentis — цяперашняга часу (года, месяца)
praetensionibus — (задавленне) прэтэнзій
praeter sola ... satisfactione — хіба што ... задаволеннем (прэтэнзій)
prævia distincta ... veneratione et observantia — пасля папярэдняга
выказвання ... пашаны і павагі
primi voti; primo voto — у першым шлюбе
primo — спачатку; па-першае
pro emunctione — дзеля падману
pro evictione — дзеля спагнання (праз суд)
pro hac iustitia, aequanimitate et facilitate — дзеля гэтай справядлівасці
з прыхільнасцю і спагадлівасцю
pro merito causae et excessus — паводле важнасці справы і праступка
protrahitur — (працэс) зацягваеца
pro tunc — перад тым
qvalicunque modo, colore et praetextu — якім заўгодна чынам, пад любым
выглядам і на якой заўгодна падставе
qvo ausu et qvo iure — (невядома) з якім намерам і якім правам
qvod iuris et praetensionis — што (можа быць) згодна з законам і прэтэнзіямі
qvocunque titulo — на якой-небудзь падставе
qvondam — некалі; раней
ratione — на падставе
reiiciuntur — (справы) адносяцца (да кампетэнцыі)
resistere — супрацьстаяць; супраціўляцца

ritus graeci — грэчаскага абраду
sacro sancta — з глыбокай павагай (прыняў дэкрэт суда)
Sanctae Theologiae doctor et rector — доктар святой тэалогіі і рэктар
secundi vero (voti) — а ў другім (шлюбе)
secundo — па-другое
secundo voto — у другім шлюбе
secundum decretum facta est executio — прыведзена ў выкананне згодна з дэкрэтам
secundum ius maideburgense — згодна з магдэбургскім правам
secundum ius saxonicum — згодна з саксонскім правам
securitatem — (гарантаваць) бяспеку; (даць) гарантую
seditione — па-бунтарску
seqventi thenore — (документ) наступнага зместу
simplici regestro — (пералічаныя) простым спісам
sine corporali iuramento — без асабістай прысягі
sine ullis dilationibus, legalitatibus et appellationibus — без якіх-небудзъ адтэрміновак, законнасцяў і апеляцый
Societatis Iesu — (калегіум) „Таварыства Езуса”; ордэна езуітаў
solarium — зямельны падатак
solemnissime — згодна з устаноўленым парадкам; згодна з нормамі права
solemniter — згодна з устаноўленым парадкам; згодна з нормамі права
sonant documenta — дакументы гучаць
sonat protestatio — пратэстацыя гучыць
sonatt — (документ) гучыць
strictissimae inscriptionis — (гарантыйны ліст) самага строгага запісу
strictissimae obligationis — (запіс) самага строгага абавязацельства
sub data — пад датай
sub folio — на аркушы
submissie — сціпла; ціха; спакойна
sub onere — пад цяжарам
sub paenis ac vadiis — пад пагрозай пакаранняў і страты закладаў
sub paenis banitionum ac personalis infamiae — пад пагрозай пакаранняў выгнаннем і асабістым пазбаўленнем гонару
subselium — суд; судовая інстанцыя
subsidia charitativa — [subsidiū charitativū = падтрымка міласэрнасці]
надзвычайны падатак, які накладаўся на ўсё насельніцтва, у тым ліку духовенства

sub tempus interregni — пад час міжкарапеўя
successive — правам наступніцтва
successores — наступнікі
sufficienter — дастаткова
super habita et habenda — на тым, што знаходзіцца і павінна знаходзіцца
ва ўласнасці
super haereditatem — на спадчынную ўласнасць
superius — (пададзена) вышэй
supra — (пададзена) вышэй
tanquam in ultimo iuris gradu — як у апошняй ступені права
tanquam legitimos possessores — як законных уладальнікаў
tenebimus — (мы) будзем абавязаныя
tenebitur — (ён) будзе абавязаны
tenebor — (я) буду абавязаны
tenebuntur — (яны) будуць абавязаныя
tenor seqvitur talis — (документ) мае наступны змест
testatur — (документ) сведчыць
titulo — загаловак; пад загалоўкам
ubique locorum — у якім заўгодна месцы
urget — (ён) настойвае
usque — аж да
usque ad ultimum iuris gradum — аж да апошняй ступені права
ustque ad ultimum iuris punctum — аж да апошняга пункта права
utriusque status — (пад абаронай) абодвух станаў
ut patet — як вынікае; як бачна
ut supra — як вышэй
vacanti oficio — з прычыны вакантнасці (установы)
vigore — на моцы (документа, закона)
violenter per potentiam — гвалтоўна з ужываннем сілы
violenti modo — гвалтоўным чынам
utriusque sexus — абодвух палоў